



ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

Дарагія суайчыннікі!

Сардэчна віншую вас з Днём Незалежнасці Рэспублікі Беларусь.

Традыцыйна трэцяга ліпеня мы аддаём даніну павагі доблесці і гераізму франтавікоў і працаўнікоў тылу, партызан і падпольшчыкаў, якія прынеслі сваю волю беларускаму народу. Ушаноўваем бяспрыкладны подзвіг савецкага салдата, смуткуем аб міліёнах загінулых дзяля Вялікай Перамогі. Вечная ім слава!

Нашчадкі пераможцаў з паучэннем глыбокай адказнасці за лёс Радзімы працягваюць традыцыі старэйшых пакаленняў па захаванні і павелічэнні іх заваў, забеспячэнні міру і бліскі, умацаванні суверэнітэту беларускай дзяржавы.

За мінулыя дзесяцігоддзі адроджаная стваральнай працай народа незалежная Беларусь заняла годнае месца ў сусветным супольніцтве.

Перакананы, што дзякуючы згуртаванасці і працавітасці мы справімся з любымі перашкодамі на шляху да намечанай мэты — далейшага працвіцання роднай Беларусі.

У гэты святочны дзень ад усёй душы зычу вам нязменнай любові да Айчыны, упэўненасці ва ўласных сілах і цудоўнай будучыні нашай краіны. Добрага вам здароўя, міру і дабрабыту.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр ЛУКАШЭНКА.

Аляксандр ЛУКАШЭНКА:

«СІТУАЦЫЯ ў ЭКАНОМІЦЫ БЕЛАРУСІ ў БЛІЖЭЙШЫЯ НЕКАЛЬКІ МЕСЯЦАў БУДЗЕ СТАБІЛІЗАВАНА»

Напружаныя перыяды зда-раўцы ў жыцці любой, нават самай моцнай і багатай дзяржавы, і прыкладаў таго ў гісторыі дастаткова, у тым ліку чыяпершні абвал у некаторых краінах ЕС. Аб гэтым учора на ўрачыстым сходзе, прысвечаным Дню Незалежнасці, заявіў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка, перадае карэспандэнт БЕЛТА.

«На жаль, фінансава-эканамічныя праблемы закрулілі і нас. Некаторыя адрознілі прарочыя нам блізкае катастрофу. Гаварылі, маўляў, ужо да лета ў нас здарыцца ці то абвал, ці то дэфолт, ці то яшчэ нешта жудаснае. Дарэчы, і раней амаль кожны год нам прадрэкалі тое ж самае. Не атрымаецца! Хто чакае краху і катастрофы, падманваюцца ў сваіх прагнозах», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Паводле яго слоў, апошнім часам назіраецца паступовае паліпшэнне становішча. «Усё, што абяцана кіраўніцтвам краіны, будзе выканана. Вы ў гэтым можаце ніколі не сумнявацца. У бліжэйшыя некалькі месяцаў мы абавязкова выправім сітуацыю і стабілізуем яе», — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы.

Ініцыятыўнаму і здароваму прадпрыемліцтву — максімум прасторы і падтрымкі

«Галоўны нерв будучага быў намі намацаны абсалютна правільна. Разняволенне ініцыятывы чалавека, прадпрыемліцтва, максімальная эканамічная свабода, стаўка на інтэлект і высокія тэхналогіі — вось нашы арыенціры, замацаваныя ў праграме 4-га Усебеларускага народнага сходу», — адзначыў кіраўнік дзяржавы.

«Мы пачалі ўжо рашуча скарачаць колькасць разнастайных ліцэнзій, дазваляў, спрашчаць падатковую сістэму. Мае словы аб тым, што нам трэба ўжо краіну ператварыць у свабодную эканамічную зону, не проста прыгожая фраза. Гэта наша прынцыповая пазіцыя — даваць максімум прасторы і падтрымкі ініцыятыўнаму і здароваму прадпрыемліцтву», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

Ён таксама дадаў, што ў Беларусі і ў далейшым будзе энергічна падтрымлівацца нацыянальная вытворчасць. «Чым больш будзе беларускіх фірм, беларускіх брэндаў, паспяхоўных беларускіх прадпрыемліцтваў, тым мацнейшая будзе краіна, — адзначыў беларускі лідар. — Будзе сваё — мы абаронімы, выстаям і дасягнем усіх нашых мэт».

Тупаннем і плясканнем на плошчак праблем не вырашыць

«Тупаннем, плясканнем, мыканнем, рыканнем на плошчак і вуліцах праблем не вырашыць і, самае галоўнае, грошай не заробіш. І ўсе, хто мыкае і рыкае на плошчак, мы паглядзілі на іх, — гэта не бедныя людзі. Дык што ж ім патрэбна? Патрэбны хаос і бязладдзе ў краіне. Гэтага мы дапусціць не можам. Дзяржава мае рэсурсы і сілы для таго, каб паставіць на месца ўсіх, хто парушае закон і Канстытуцыю», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

Паводле слоў кіраўніка дзяржавы, нядаўні красавіцкі прыклад у Мінску пацярпеў той факт, што «як толькі пачынаецца хаос і некіруюцца, хваля б крывы, хваля б на пэўных плошчак і вуліцах, адрозніваецца праблема, якія вядуць да крывы». «Мы больш гэтага дапусціць не можам. Не толькі ў Мінску, але і на тэрыторыі ўсёй Беларусі», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

Звяртаючыся да інтэлектуалаў, журналістаў, палітолагаў, кіраўнікоў партый і грамадскай думкі, Аляксандр Лукашэнка заклікаў успомніць аб адказнасці перад нацыяй і гісторыяй, не разгойдаць агульную лодку і не распальваць страці.

а накіроўваць свае намаганні на рэальнае ўмацаванне суверэнітэту дзяржавы. Прэзідэнт падкрэсліў, звяртаючыся да беларускай моладзі, што яна з'яўляецца апорай дзяржавы. «Ад вас залежыць будучыня дзяржавы, яе перспектывы, эканамічны і інтэлектуальны пачынальнік, — падкрэсліў ён. — Дзяржава адраджае перад вамі ўсе шляхі. Мы робім стаўку на моладзь, калі гаворым аб інавацыйным шляху развіцця эканомікі, мадэрнізацыі вытворчасці, абнаўленні кіруючага корпуса на ўсіх узроўнях».

Аляксандр Лукашэнка таксама папрасіў настаўнікаў і педагогаў паклапаціцца аб выхаванні дастойнага маладога пакалення. «Нельга аддаваць іх пад уплыў розных авантурыстаў, каб тыя выкарыстоўвалі нястальных юнакоў як гарматнае мяса ў сваіх брудных палітычных гульнях і правакацыях», — падкрэсліў беларускі лідар.

«Тыя, хто клічуць людзей на бунт, маюць свае мэты — ім не патрэбна шчаслівая Беларусь, ім не патрэбны багаты народ, ім не патрэбна справядлівасць. Ім патрэбна ўзрушэнні і хаос. Але моцная дзяржава, якая апіраецца на падтрымку народа, даасць жорсткі адпор любым палітычным аферам. Таму што ва ўсе часы твая, хто жадае крывавага рэвалюцыі, ставіць пад пагарзу самае каштоўнае — мір у грамадстве, жыццё і здароўе людзей, бяспечнасць дзяржавы», — рэзюмаваў Аляксандр Лукашэнка.

У Беларусі не будзе дапушчана стады жыццёвага ўзроўню

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што ва ўзніклых сёння эканамічных цяжкасцях часткова вінаваты і мы самі. «Жадаючы мець усё і адразу, жылі часам не па спрадках — больш спажывалі, чым выраблялі, часта не па-гаспадарску трацілі грошы і рэсурсы, рабілі памылкі ў доўгатэрміновай грашово-кредытнай палітыцы. Плюс непадэмная цэны, якія дасягнулі сусветных, на нафту і газ, да якіх трэба было своечасова падрыхтаваць, калі гэта магчыма, эканоміку краіны», — адзначыў ён.



Фота БЕЛТА.

«Прамая лінія» **ЯК ЗБЕРАГЧЫ СЛЫХ?** Па звестках медыцынскай статыстыкі, у 6% насельніцтва ёсць розныя ступені парушэння слыху. Якія прычыны могуць прывесці да гэтага? Як захаваць нармальны слых як мага доўжэй? І ўвогуле, якія хваробы пагражаюць нашым вушам і якія сучасныя метады іх лячэння існуюць зараз? Аб гэтым мы пагаворым падчас чарговай «прамой лініі». Удзел у ёй возьме загадчыца ЛОР-аддзялення для дарослых кансультацыйнай паліклінікі РНПЦ атарыналарынгалогіі Ніна Юр'еўна КАСЦЮК.

«Прамая лінія» адбудзецца 5 ліпеня, у аўторак, з 12.00 да 13.00 па нумарах 8(017) 292 38 92 і 292 38 21. Палярэднія пытанні можна пакінуць па тэлефонах 8(017) 287 18 29 і 287 18 36.

РОЗГАЛАС АПОШНЯЯ ІНФАРМАЦЫЯ С У Т А К

У ВЫХАДНІЯ ІСТОННА ПАХАЛАДАЕ І СУР'ЭЗНЫЯ ДАЖДЖЫ

На большай частцы тэрыторыі дажджы, месцамі моцныя ліўні, вечар зменіцца з усходняга на паўднёвы: 5—10, месцамі парывамі да 15—18 м/с. Тэмпература ўдзень ад 13—19 на паўднёвым захадзе да 20—24 градусаў на паўночным усходзе краіны, паведамляе рэдакцыя начальніка адрэса метапрагнозу рэспубліканскага гідрометцэнтра Мінпрыроды Людміла ПАРАШУЧУК.

Захаваюцца складаныя ўмовы надвор'я ў нядзелю і панядзелак, калі амаль паўсюдна будзе ісці дождж, месцамі даволі моцныя ліўні. Тэмпература ўначы 7—13, удзень ад 13 цяпля на паўднёвым захадзе Брасьцкай вобласці да 22 градусаў на паўночным усходзе Віцебскай вобласці.

У Мінску 3 ліпеня будзе воблачна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчыма наваліцы. Уначы 9—11, максімальная тэмпература ўдзень каля 18 градусаў. Паводле палярэдніх прагнозаў, ужо з сярэдзіны наступнага тыдня дажджы стануць значна менш і будуць цяплей. Прагназуецца, што ўжо 7 ліпеня тэмпература ўначы будзе 10—16, удзень 20—26 градусаў.

Сяргей КУРКАЧ.

ЯК ПРАЦЕЖА ТРАНСПАРТ ПАДЧАС СВЯТКАВАННЯ?

У сувязі з ускладненнем вянкоў да помніка Перамогі (плошча Перамогі) 2 ліпеня з 20.00 да 23.30 будучы зменены трасы сталічных аўтобусных маршрутаў №№100, 1153, 18, 39, 57.

Як паведамілі ў дзяржаўным прадпрыемстве «Мінсктранс», 3 ліпеня ў сувязі з правядзеннем ваеннага парада каля аблокі «Мінск — год-герой» і перыяд з 8.00 да 14.00, а таксама ў сувязі з правядзеннем гала-канцэрта і святочнага салюта ў перыяд пасля 20.00, па праспекце Машарава будучы зменены трасы аўтобусных маршрутаў №№1, 69, 73, 91, 163, 29, 44, 136.

Сяргей РАСОЛЬКА.

ПАМЁР ВЯДОМЫ БАСКЕТБОЛЬНЫ ТРЭНЭР СЯМЁН ХАЛІПСКІ

На 74-м годзе жыцця памёр заслужаны трэнер СССР, вядомы беларускі баскетбольны спецыяліст Сямён Халіпскі, паведамляе карэспандэнт БЕЛТА.

Дзякуючы яго трэнерскаму таленту ў 80-х гадах мінулага стагоддзя баскетбалісты мінскага «Гарызонта» увайшлі ў лік вядучых каманд Савета Саюза. Падпечаным Сямёна Халіпскага двойчы становіліся прызёрамі чэмпіянату СССР, пасля чаго паспяхова гулялі ў еўрапейскіх турнірах.

Сямён Халіпскі кіраваў моладзевай і другой зборнай СССР, затым і нацыянальнай зборнай Беларусі. Ён быў на праву прызнаны лепшым трэнерам за 80-гадовую гісторыю аймачнага баскетбола. Сярод шматлікіх выхаванцаў — алімпійскі чэмпіёнкі Таццяна Белашапка, Ірына Сумнікава, Алена Швайбовіч, чэмпіёнка свету і Еўропы Галіна Савіцкая.

НАМАНЯЎ ВАЛЮТУ

За парушэння парадку правядзення валютных аперацый у Навабеліцкім раёне Гомеля затрыманы грамадзянін, раней судзімы за крадзеж у буйным памеры. У яго мажыны канфіскаваны долары, еўра, расійскія і беларускія рублі ў вялікай колькасці. У пераліку на сённяшня курс беларускага рубля агульная сума складае больш за В144 млн.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

Навіны Беларусі і замежжа ў рэжыме on-line на сайце «Звязды» — www.zviazda.by



Фота БЕЛТА.

ШМАТЛІКІЯ ВІНШАВАННІ З НАГОДЫ ДНЯ НЕЗАЛЕЖНАСЦІ ПАСТУПАЮЦЬ У АДРАС ПРЭЗІДЭНТА БЕЛАРУСІ

У адрас Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Аляксандра Лукашэнка паступаюць шматлікія віншаванні з нагоды Дня Незалежнасці ад замежных лідараў, вядомых грамадскіх і палітычных дзеячаў. Аб гэтым карэспандэнт БЕЛТА паведамілі ў прэс-службе беларускага лідара.

Віншавальныя пасланні паступілі ў тым ліку ад генеральнага сакратара ААН, старшыні Кітайскай Народнай Рэспублікі, прэзідэнтаў Расіі, Казахстана, Азербайджана, Туркменстана, Сірыі, Індыі, Балгарыі, Партугаліі, Рэспублікі Карэя.

Таксама віншаванні паступілі ад лідараў Малдовы, Кубы, Палесціны, Амана, Саудаўскай Аравіі.

Акрамя таго, кіраўніка беларускай дзяржавы павіншавалі Князь і Вялікі Магістр Сувераннага Мальтыйскага Ордэна, генеральны сакратар ЕўрАзЭС, старшыня ЦК Камуністычнай партыі Расійскай Федэрацыі, прадаўжаюць паступаць віншаванні ад паслоў розных краін.

«Шматгадовыя традыцыі дружбы і ўзаемнай падтрымкі, гістарычнае адзінства нашых народаў утвараюць трывалы фундамент для развіцця сучасных расійска-беларускіх адносін», — гаворыцца ў віншаванні Прэзідэнта Расійскай Федэрацыі Дзмітрыя Мядзведзева.

У сваю чаргу старшыня КНР Ху Цзіньтаа ў сваім віншаванні адзначыў, што на працягу 19 гадоў з моманту ўстаўнення дыпламатычных адносін паміж КНР і Беларуссю краіны ўзаема паважаюць і адкрыта ставяцца адна да адной, разумеюць і падтрымліваюць у пытаннях, якія датычацца ключавых інтарэсаў. «Кітай і Беларусь сталі самымі надзейнымі сябрамі і шчырымі партнёрамі, — адзначыў Ху Цзіньтаа. — Кітай удзяляе вялікую ўвагу развіццю адносін з Рэспублікай Беларусь. Нягледзячы на зменлівую абстаноўку ў свеце, гэты курс застаецца нязменным».

«Прыемна ўсведамляць, што я магу разлічваць на лідарства, адданасць і падтрымку з боку Беларусі ў нашых пастаянных намаганнях у будаўніцтве стабільнага, бяспечнага і справядлівага свету для ўсіх», — асабліва адзначыў у віншавальным пасланні генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун.

ГАЛАСЫ ЖЫХАРОў БЕЛАРУСІ САЛЮЮЦА ў ВЫКАНАННІ ГІМНА ў ДЭНЬ НЕЗАЛЕЖНАСЦІ

Галасы жыхароў Беларусі салююцца ў выкананні гімна краіны ў Дзень Незалежнасці. Аб гэтым карэспандэнт БЕЛТА паведаміў намеснік начальніка ўпраўлення мастацтваў Міністэрства культуры Беларусі Ігар ВАРОНІН.

Вечарам 3 ліпеня (21.00) каля аблокі «Мінск — горад-герой» пачнецца гала-канцэрт «Свет віншуе Беларусь» — ліпеня, што ён прадоўжыцца да 2.00. З Днём Незалежнасці беларусы будуць віншаваць артысты з Беларусі, Італіі, Украіны, Малдовы і Эстоніі, сярод якіх Ірына Дарасьева, Ана Афанасьева, Аляксей Хлястоў, Яўдзія Папалаўская і Аляксандр Ціхановіч, ансамбль «Сябры», удзельнікі «Еўрабачання» Настасся Вінікіна, Руслана, група «Здоб шы здуб», Гэтэр Яліні. «Асобныя нумары канцэрта будуць пабудаваны на прычыне дуэтнасці, прычым разам будуць спяваць групы і выканаўцы, якія раней разам не выступалі», — расказаў Ігар Варонін. Вэсці канцэрт будуць чатыры пары вядучых тэлеканала АНТ.

Гала-канцэрт мае сімвалічную назву «Свет віншуе Беларусь». Удзельнікі акцыі змогуць убачыць віншаванні на вялікіх экранх, устаноўленых каля аблокі, глядачы, якія знаходзяцца дома, — у эфіры тэлеканала АНТ.

У 22.55 пачнецца акцыя «Праспяваем гімн разам», у якой змогуць прыняць удзел усе жыхары рэспублікі. Пасля выканання гімна ў 23.00 неба расквецца саліта.

Арганізатары свята — Міністэрства культуры Беларусі, Мінгарвыканкам, тэлеканал АНТ.

Курс зямельнага валютнага ўстановаўня НБ РБ з 2.07.2011 г. (для б/н разлікаў)

1 долар ЗША.....	4 942,00	1 чэшская крона.....	294,95	USD.....	27 8536
1 еўра.....	7 174,80	1 польскі злоты.....	1 811,85	10 UAH.....	34 8933
1 латвійскі лат.....	10 116,68	1 расійскі рубель.....	177,43	10000 BYR.....	56 3154
1 літвійскі літ.....	2 077,65	1 украінская грывня.....	618,89	EUR.....	40 4824

Пасевы грэчкі на Гродзеншчыне павялічыліся амаль на чвэрць

А дакладней, на 23,9 працэнта ў параўнанні з мінулым годам, паведаміў карэспандэнт «Звязды» ў Галоўным статыстычным упраўленні Гродзенскай вобласці.


Паводле заключнай справаздачы аб выніках сёлетняй сябубы, пад сельскагаспадарчы культуры ў арганізацыі Гродзеншчыны занята 748 тыс. гектараў, што на 13,9 тыс. гектараў больш, чым летась. Пасяўная плошча збожжавых і зернебабовых культур павялічылася на 16,6 тыс. гектараў. Пасевы кукурузы на збожжа — у 1,6 раза, пшаніцы — на 13,2%. У той жа час на 13% скараціліся пасевы трыцкале.

З тэхнічных культур пасяўлены пасяўнай плошчы свёрпы азімай — у 9,6 раза, ільну-даўгунцу — на 12,5%, цукровых буркаў — на 4,6%. Плошчы пад бульбу і агародніну адкрытага грунту павялічыліся адпаведна на 31,7% і 43,4%. А вось плошчы, занятыя кармавымі культурамаі, скараціліся на 4,5%.

Барыс ПРАКОПЧЫК.

ДЗВЕ ЗОРАЧКІ.

Адна за Перамогу, другая — за чаканне з вайны



12-гадовай Дзмітрыі Ермаковіч (на фотаздымку) з вёскі Ліпск добра памятае сваіго былога суседа-ветэрана. Тры гады таму франтавіка Мікалая Піліпавіча Шулька не стала.

Дзед Мікола, які называлі яго суседскі дзед, не ахвочы быў прыгадаваць вайну. Але хлопчыкі падрастаюць і паволі разумеюць, што азначаюць гэтыя зорачкі на шалёўцы старай хаты. Што проста таг іх не прымацоўвалі. Як не прышліфвалі на грудзі салдат-пераможцаў медалі і ордэны. Школьнік Дзіма не заспеў той час, калі ягоны старэйшы сусед працаваў у калгасе паляводам, пілаваў у лясытэце лес.

Але, тым не менш, бачыў, як дзед Мікалай не сталаму ўвайца па гаспадарцы: хадзіў за плугам, клапаў касу... Адным словам, выконваў звычайныя і ў той жа час вельмі неабходныя сельскай справы, якія закліпачылі ўсе жыхары Ліпска. А яшчэ чакаў, калі прыедуць унучкі ці праўнучкі. Іншы раз дзед Коля пры малалетняга Дзіму збегаць у краму па хлеб. Якая радасць была малому адчуваць сябе патрэбным!

У доме ветэрана засталася жыць удава баба Зося. Са сваім Мікалаем яна пражыла ажно 65 гадоў! А калі дадаць яшчэ два гады, якія чакала яна з вайны, дык лічба іхніх сумесных гадоў

здаецца касмічнай. Але чаго каштавала гэтае ваеннае чаканне з малымі дзецьмі на руках? — Дадому ён вярнуць з самога Берліна. Быў паранены асколкам у твар, — прыгадаваў па тэлефоне Соф'я Якаўлеўна Шулька. — Багата пабіла ліпскіх мужыкоў. Я шчасліва, што дакаласяся.

Чаму на дошку вагона прымацаваны дзве зоркі, удава патлумачыць не здолела. «А хто яго ведае?» — толкі і адказала.

Але адказ, мне здаецца, ляжыць на самай паверхні: адна зорка — мужавя. За Перамогу. Другая — яе. За чаканне і вернасці! Анатоль КЛЯШЧУК. Фота аўтара. Ганцавіцкі раён.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПДЗЕЙ

ПОЛЬШЧА ў ПЕРШЫНКУ ўЗНАЧАЛІЛА ЕўРАПЕЙСКІ САЮЗ

Старшыня ў Еўрасаюзе на бліжэйшым паўгода пераходзіць да Польшчы — упершыню з часу яе ўступлення ў ЕС у 2004 годзе.

Сярод асноўных прыярытэтаў Польшчы ў якасці старшыні называюцца далейшае пашырэнне Еўрасаюза, эканамічны рост і ўмацаванне сувязяў з паўднёвымі і ўсходнімі суседзьмі альянсу. Ужо чвэрць раз старшынёй ЕС становіцца краіна былога савецкага блока: у 2008 годзе альянс узначальвала Славаенія, у 2009 — Чэхія і ў першым палове 2011 года — Венгрыя.

Інстытут ратарыванага старшынства ў ЕС страціў былою значнасць пасля ўступлення ў сілу Лісабонскай дамоў і з'яўлення пасадзі прэзідэнта Еўрапейскага савета і кіраўніка міжнароднага ведамства ЕС.

ГРЭЦЫЯ КАНЧАТКОВА ўХВАЛІЛА ПЛАН ЖОРСТКАЙ ЭКАНОМІІ

Парламент Грэцыі прыняў закон пра рэалізацыю Сярэдне- і доўгатаэрміновай фінансавай праграмы, якія праду-гляджае меры па скарачэнні дзяржаўных выдаткаў і павелічэнні прыбыткаў на агульную суму 28,4 млрд еўра да 2015 года.

У дакуменце дэтальна прапісаны падатковыя меры і

Суд вызваліў СТРОС-КАНА

У пятніцу нью-ёркскі суд прыняў рашэнне пра зняцц з былога кіраўніка МВФ Дамініка Строс-Кана, абвінавачанага ў спробе згвалтавання, хатняга арышту. Як паведамляе Agence France-Presse, чыноўнік быў вызвалены пад абавязанне з'явіцца на пасяджэнне суда па першым патрабаванні.

Рашэнне было прынята на наступны дзень пасля таго, як стала вядома, што справа супраць Строс-Кана можа разваліцца. Прычынай сталі высновы следства, якое выкрыла жанчыну, што паскардзілася на чыноўніка, у хлусіні. У прыватнасці, высветлілася, што яна паддала несправядлівыя звесткі пра акалічнасці сваёй іміграцыі ў ЗША з Гвінея, а ў яе сведчаннях пра напад Строс-Кана былі выяўлены нестасоўкі.

Акрамя таго, ісціцу выкрылі ў сувязях з неймік асуджана, з якім яна абмяркоўвала перспектывы судовага іска

ШАМПУНІ І РОЗНЫЯ КАСМЕТЫЧНЫЯ СРОДКІ РОБЯЦЬ ЧАЛАВЕКА ПОЎНЫМ

Даследчыкі зрабілі сенсацыйную заяву: у эпідэмія атлусцення вінаваты не толькі нездаровы лад жыцця, але і хімічныя злучэнні, што выкарыстоўваюцца ў распаўсюджаных прадуктах прыгажосці, піша The Daily Mail.

Урачы з медыцынскага цэнтра «Маўнт Сінай» і Нью-Ёрку ўпэўнены: фталат, які ўваходзіць у склад 70% шампуняў, касметычных прадуктаў і мыла, парушае працу эндыкрыйнай сістэмы і яго лепш збягзаць. Трэба сказаць, заўя амерыканскіх спецыялістаў суднаасцідка з раней праведзенымі даследамі, якія паказалі, што хімічныя злучэнні здольныя нашкодзіць сістэме, што кантралюе нашу вагу.

Аказалася, рэчывы, якія ўплываюць на эндыкрынную сістэму, могуць імітаваць эфект гармонаў і ўплываць на працу залозы, што іх вырабляюць. Апроч фталату, навукоўцы з цэнтра таксама занеслі ў «чорны спіс» бісфенол-А, які лёгка знайсці ў складзе ш

Аляксандр Лукашэнка накіраваў зварот да жыхароў Магілёва з нагоды 70-ай гадавіны пачатку абароны гэтага горада ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў

«23 дні гераічнага супрацьстаяння ворагу на Дняпроўскім рубяжы увайшлі легендарнай старонкай у летапіс Вялікай Айчыннай вайны. Горад ператварыўся ў сапраўдную крэпасць, пад сцягамі якой разгарэліся найбуйнейшыя бітвы пачатковага перыяду вайны, і быў развенчы міф пра пераможнасць фашысцкіх полчышчаў», — гаворыцца ў звароце.

«Бітва за Магілёў усяляла ў сэрцы мільёнаў людзей надзею і веру ў непазбедны разгром акупантаў. А Буйніцкае поле стала такім жа сімвалам мужнасці і стойкасці, які палі Падмаскоўе, Пулжаўскія вышыні, Малахаў і Мамаёў курганы. Сучасныя гісторыкі па праву называюць абарону горада стратэгічнай перамогай Савецкага Саюза і пачаткам канца гітлераўскай арміі», — адзначаў Аляксандр Лукашэнка.

«Падзвіг абаронцаў Магілёва заўсёды будзе жыць у сэрцах беларусаў», — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр ЛУКАШЭНКА:

«Умацаванне шматпланавых адносін з КНР з’яўляецца прыярытэтным напрамкам знешняй палітыкі Беларусі»

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка павінаваў Старшыню Кітайскай Народнай Рэспублікі Ху Цзіньтаа са знамянальнай падзеяй ў гісторыі кітайскага народа — 90-годдзем стварэння Камуністычнай партыі Кітая.

«Ваша краіна за нядоўгі час дабілася выдатных дасягненняў ва ўсіх галінах. Асабліва ўражваюць поспехі Вялікага Кітая за два апошнія дзесяцігоддзі, дасягнутыя дзякуючы правільнай палітыцы мадэрнізацыі, рэформ і адкрытасці. Атрыманне статусу адной з вядучых эканомік свету, поспехі ў асваенні космосу, бліскучая арганізацыя Алімпійскіх гульняў і лепшыя ў гісторыі міжнароднай выставкі «ЭКСПА-2010» у Шанхаі наглядна сведчаць аб упеўненым руху Кітая наперад», — гаворыцца ў вышаванні.

«Умацаванне шматпланавых адносін з Вялікім Кітаем з’яўляецца прыярытэтным напрамкам знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь, і мы ганарымся тым, што можам называць Вашу краіну стратэгічным партнёрам», — падкрэсліў беларускі лідар.

У гэты змяняльны год ўсяго кітайскага народа юбілей Аляксандр Лукашэнка пажадаў Ху Цзіньтаа і яго сартанікам па партыі моцнага здароўя, шчасця, а таксама далейшых поспехаў у рабоце ў імя працітанна Кітайскай Народнай Рэспублікі.

Кіраўнік дзяржавы таксама выказаў перакананне, што адносіны шчырай дружбы і ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва паміж Беларуссю і Кітаем будучы дынамічна развіваюцца на карысць дзвюх дзяржаў.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь

МОЖНА ПАКІНЦЬ ПАВЕДАМЛЕННЕ...

У мэтах павышэння эфектыўнасці барацьбы з карупцыяй са снежня 2008 года на афіцыйным інтэрнэт-сайце Генеральнай пракуратуры Рэспублікі Беларусь працуе «гарачая лінія» **«Барацьба з карупцыяй»**. З яе дапамогай грамадзяне маюць магчымасць пакінуць свае паведамленні пра дакладна вядомыя факты карупцыйных злчынстваў.

Пакінутая на «гарачай лініі» інфармацыя старанна праверяецца. У выпадках пацвярджэння фактаў ім даецца адпаведная прававая ацэнка. У той жа час Генпракуратура звяртае ўвагу на тое, што інфармацыя павіна быць пэўнай, бо заканадаўствам прадугледжана крмынальная адказнасць за заведана пжывы данос аб здзяйсненні злчынства або пакліб, далучаны да абвінавачвання ў цяжкім або асабліва цяжкім злчынстве.

СТАЎКІ НА РАЗМЫТНЁЎКУ ІНШАМАРАК 3 І ЛІПЕНЯ 2011 ГОДА

Мытныя стаўкі на аўтамабілі, што ўвоззяца самімі ўласнікамі або іншымі фізічнымі асобамі па даручэнні ўласніка, які не выязджаў для набыцця аўтамабіля за межы мытнай тэрыторыі Мытнага саюза, незалежна ад месца ажыццяўлення зозёлкі на набыцці.

- 3 моманту выпуску аўтамабіля прайшло не больш за 3 гады:** коштам да 8500 еўра — 54% ад мытнага кошту, але не менш за 2,5 еўра за 1 куб. см рабочага аб’ёму рухавіка; коштам ад 8500 да 16 700 еўра — 48% ад мытнага кошту, але не менш за 3,5 еўра; коштам ад 16 700 еўра да 42 300 еўра — 48% ад мытнага кошту, але не менш за 5,5 еўра за 1 куб. см; коштам ад 42 300 да 84 500 еўра — 48% ад мытнага кошту, але не менш за 7,5 еўра за 1 куб. см; коштам ад 84 500 да 169 000 еўра — 48% ад мытнага кошту, але не менш за 15 еўра за 1 куб. см; коштам звыш 169 000 еўра — 48% ад мытнага кошту, але не менш за 20 еўра за 1 куб. см.
- 3 моманту выпуску аўтамабіля мінула ад 3 да 5 гадоў:** аб’ём рухавіка да 1000 куб. см — 1,5 еўра за 1 куб. см; аб’ём рухавіка ад 1000 да 1500 куб. см — 1,7 еўра за 1 куб. см; аб’ём рухавіка ад 1500 да 1800 куб. см — 2,5 еўра за 1 куб. см; аб’ём рухавіка ад 1800 да 2300 куб. см — 2,7 еўра за 1 куб. см; аб’ём рухавіка ад 2300 да 3000 куб. см — 3 еўра за 1 куб. см; аб’ём рухавіка, большы за 3000 куб. см — 3,6 еўра за 1 куб. см.
- 3 моманту выпуску аўтамабіля мінула больш за 5 гадоў:** аб’ём рухавіка да 1000 куб. см — 3 еўра за 1 куб. см; аб’ём рухавіка ад 1000 да 1500 куб. см — 3,2 еўра за 1 куб. см; аб’ём рухавіка ад 1500 да 1800 куб. см — 3,5 еўра за 1 куб. см; аб’ём рухавіка ад 1800 да 2300 куб. см — 4,8 еўра за 1 куб. см; аб’ём рухавіка ад 2300 да 3000 куб. см — 5 еўра за 1 куб. см; аб’ём рухавіка, большы за 3000 куб. см — 5,7 еўра за 1 куб. см.

«СІТУАЦЫЯ Ў ЭКАНОМІЦЫ БЕЛАРУСІ Ў БЛІЖЭЙШЫЯ НЕКАЛЬКІ МЕСЯЦАЎ БУДЗЕ СТАБІЛІЗАВАНА»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Разам з тым Аляксандр Лукашэнка лічыць, што ўсё гэта — зразумелыя спадарожныя праблемы ў развіцці маладой дзяржавы: «Такія хваробы падаюцца пачыненню без прымянення шokaвай тэрапіі, пра якую ў нас так любяць гаварыць некаторыя кабінетныя «эканамісты». І гэтага шоку не будзе. Калі называць рэчы сваімі імёнамі, нам прапаноўваюцца надуманыя рэцэпты».

«Таму хачу цвёрда запэўніць вас: рызыкоўныя эксперыменты, спаду жыццёвага ўзроўню мы не дапусцім! Мы прадоўжым рэалізацыю беларускай эканамічнай мадэлі, якая за паўтара дзесяцігоддзі ў розных і цяжкіх умовах даказала сваю ўстойлівасць», — сказаў на заканчэнне Аляксандр Лукашэнка.

Няма прычыны адмаўляцца ад базавых, фундаментальных асноў беларускай мадэлі развіцця

Паводле слоў Прэзідэнта, за 15 апошніх гадоў у Беларусі створана сучасная эканоміка, уведзены ў строй сотні прадпрыемстваў, дасягнуты значныя поспехі ў будаўніцтве, ахове здароўя, адукацыі. У краіне таксама ёсць свае брэндзі, і гэта не толькі БелАЗы, трактары і камбайны, але і фірмы ў галіне высокіх тэхналогій, харчовай, перапрацоўчай, лёгкай прамысловасці. «Таму няма прычыны адмаўляцца ад базавых, фундаментальных асноў беларускай мадэлі развіцця», — упэўнены Аляксандр Лукашэнка.

Ён адзначаў, што надбобразчыліцы Беларусі чакаюць сёння, па-першае, продажу за бясцэннак дзяржураснасці, па-другое, адмовы ад сацыяльнай абароны людзей і, па-трэцяе, здэчы эканамічнага, а значыць, і палітычнага суверэнітэту. «Скажу прама — чакаеце дарэмна», — падкрэсліў беларускі лідар.

Беларусь гатова супрацоўнічаць з адказнымі інвестарамі, але прыцып вядомы: хочаш купіць, стаць уласнікам — плаці як трэба. «Не трэба разлічваць, што нас загалі ў куц аб прыперлі да сценкі. Не такія дрэнныя нашы справы, які хацелася б некаторым. Мы знойдзем усё, каб жыццё беларусаў было дастойным, і ніхто не будзе дыктаваць нам умовы распрадажы нашых прадпрыемстваў», — адзначаў кіраўнік дзяржавы.

Што датычыцца сацыяльнай абароны людзей, Аляксандр Лукашэнка сказаў: «Так, мы адмаўляемся ад савецкай мадэлі, калі яго адмаўляюцца і іншыя краіны».

Кіраўнік дзяржавы таксама выказаў перакананне, што адносіны шчырай дружбы і ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва паміж Беларуссю і Кітаем будучы дынамічна развіваюцца на карысць дзвюх дзяржаў.

«Таму хачу цвёрда запэўніць вас: рызыкоўныя эксперыменты, спаду жыццёвага ўзроўню мы не дапусцім! Мы прадоўжым рэалізацыю беларускай эканамічнай мадэлі, якая за паўтара дзесяцігоддзі ў розных і цяжкіх умовах даказала сваю ўстойлівасць», — сказаў на заканчэнне Аляксандр Лукашэнка.

Заахвочваем замежных турыстаў пльвічымі гасцініцамі



працуе каля 3 тысяч чалавек. А аб’ёмны грузавозавозак, па словах Браніслава Гавароўскага, штогод ваявіць павышэнне на 10-15%. «За апошнія пяць гадоў перавозкі грузаў унутры нашым водным транспартам павялічыліся ў два разы і склалі 6,2 мільятона», — канстатуе Браніслаў Іванавіч.

Яшчэ ў снежні сёлета года ўрадам Беларусі была прынята Дзяржаўная праграма развіцця ўнутранага воднага і марскога транспарту на 2011-2015 гады. Адной з асноўных задач праграмы была мадэрнізацыя транспартнага і тэхнічнага флоту. «Ён у нас за апошнія гады трохі пастарэў, і знос яго сёння складае каля 60%. Таму будзе праведзена праца па замене часткі флоту, перагрозачнай тэхнікі, па яе мадэрнізацыі», — расказвае начальнік упраўлення марскога і рачнога транспарту, — Акрамя таго, сёння ўжо рэканструявана чатыры водапрапускныя плаціны, пабудавана тры суднаходныя шлюзы, заканчваюцца пабудова чацвёртага шлюза ў Брасце».

Закрану Браніслаў Гавароўскі і тэму воднага турызму: «Мы правялі сумеснюю нараду з Міністэрствам працаў і турызму, азначылі пэўныя крокі для развіцця воднага турызму ўнутры рэспублікі. Мы шмат працуем для прыцягвання замежных турыстаў. Для прыкла-

ду, па замове кампаніі «Турашчына» на Пінскім суднабудаўнічым заводзе сёлета была пабудавана пльвічвая гасцініца для турыстаў. Гэта цудоўная гасцініца, якая можа рушыць у любое месца па жаданні турыстаў. А яшчэ ў гэтым годзе мы збіраемся падпісаць з Польшчай пагадненне аб развіцці суднаходства паміж нашымі краінамі. Гэтае пагадненне будзе гарантаваць рухавікі паміж нашымі краінамі. Гэта будзе адным з крокаў для развіцця воднага турызму ўнутры рэспублікі. Мы шмат працуем для прыцягвання замежных турыстаў. Для прыкла-

ду, па замове кампаніі «Турашчына» на Пінскім суднабудаўнічым заводзе сёлета была пабудавана пльвічвая гасцініца для турыстаў. Гэта цудоўная гасцініца, якая можа рушыць у любое месца па жаданні турыстаў. А яшчэ ў гэтым годзе мы збіраемся падпісаць з Польшчай пагадненне аб развіцці суднаходства паміж нашымі краінамі. Гэтае пагадненне будзе гарантаваць рухавікі паміж нашымі краінамі. Гэта будзе адным з крокаў для развіцця воднага турызму ўнутры рэспублікі. Мы шмат працуем для прыцягвання замежных турыстаў. Для прыкла-

ду, па замове кампаніі «Турашчына» на Пінскім суднабудаўнічым заводзе сёлета была пабудавана пльвічвая гасцініца для турыстаў. Гэта цудоўная гасцініца, якая можа рушыць у любое месца па жаданні турыстаў. А яшчэ ў гэтым годзе мы збіраемся падпісаць з Польшчай пагадненне аб развіцці суднаходства паміж нашымі краінамі. Гэтае пагадненне будзе гарантаваць рухавікі паміж нашымі краінамі. Гэта будзе адным з крокаў для развіцця воднага турызму ўнутры рэспублікі. Мы шмат працуем для прыцягвання замежных турыстаў. Для прыкла-

ду, па замове кампаніі «Турашчына» на Пінскім суднабудаўнічым заводзе сёлета была пабудавана пльвічвая гасцініца для турыстаў. Гэта цудоўная гасцініца, якая можа рушыць у любое месца па жаданні турыстаў. А яшчэ ў гэтым годзе мы збіраемся падпісаць з Польшчай пагадненне аб развіцці суднаходства паміж нашымі краінамі. Гэтае пагадненне будзе гарантаваць рухавікі паміж нашымі краінамі. Гэта будзе адным з крокаў для развіцця воднага турызму ўнутры рэспублікі. Мы шмат працуем для прыцягвання замежных турыстаў. Для прыкла-

ду, па замове кампаніі «Турашчына» на Пінскім суднабудаўнічым заводзе сёлета была пабудавана пльвічвая гасцініца для турыстаў. Гэта цудоўная гасцініца, якая можа рушыць у любое месца па жаданні турыстаў. А яшчэ ў гэтым годзе мы збіраемся падпісаць з Польшчай пагадненне аб развіцці суднаходства паміж нашымі краінамі. Гэтае пагадненне будзе гарантаваць рухавікі паміж нашымі краінамі. Гэта будзе адным з крокаў для развіцця воднага турызму ўнутры рэспублікі. Мы шмат працуем для прыцягвання замежных турыстаў. Для прыкла-

ду, па замове кампаніі «Турашчына» на Пінскім суднабудаўнічым заводзе сёлета была пабудавана пльвічвая гасцініца для турыстаў. Гэта цудоўная гасцініца, якая можа рушыць у любое месца па жаданні турыстаў. А яшчэ ў гэтым годзе мы збіраемся падпісаць з Польшчай пагадненне аб развіцці суднаходства паміж нашымі краінамі. Гэтае пагадненне будзе гарантаваць рухавікі паміж нашымі краінамі. Гэта будзе адным з крокаў для развіцця воднага турызму ўнутры рэспублікі. Мы шмат працуем для прыцягвання замежных турыстаў. Для прыкла-

ду, па замове кампаніі «Турашчына» на Пінскім суднабудаўнічым заводзе сёлета была пабудавана пльвічвая гасцініца для турыстаў. Гэта цудоўная гасцініца, якая можа рушыць у любое месца па жаданні турыстаў. А яшчэ ў гэтым годзе мы збіраемся падпісаць з Польшчай пагадненне аб развіцці суднаходства паміж нашымі краінамі. Гэтае пагадненне будзе гарантаваць рухавікі паміж нашымі краінамі. Гэта будзе адным з крокаў для развіцця воднага турызму ўнутры рэспублікі. Мы шмат працуем для прыцягвання замежных турыстаў. Для прыкла-

ду, па замове кампаніі «Турашчына» на Пінскім суднабудаўнічым заводзе сёлета была пабудавана пльвічвая гасцініца для турыстаў. Гэта цудоўная гасцініца, якая можа рушыць у любое месца па жаданні турыстаў. А яшчэ ў гэтым годзе мы збіраемся падпісаць з Польшчай пагадненне аб развіцці суднаходства паміж нашымі краінамі. Гэтае пагадненне будзе гарантаваць рухавікі паміж нашымі краінамі. Гэта будзе адным з крокаў для развіцця воднага турызму ўнутры рэспублікі. Мы шмат працуем для прыцягвання замежных турыстаў. Для прыкла-

ду, па замове кампаніі «Турашчына» на Пінскім суднабудаўнічым заводзе сёлета была пабудавана пльвічвая гасцініца для турыстаў. Гэта цудоўная гасцініца, якая можа рушыць у любое месца па жаданні турыстаў. А яшчэ ў гэтым годзе мы збіраемся падпісаць з Польшчай пагадненне аб развіцці суднаходства паміж нашымі краінамі. Гэтае пагадненне будзе гарантаваць рухавікі паміж нашымі краінамі. Гэта будзе адным з крокаў для развіцця воднага турызму ўнутры рэспублікі. Мы шмат працуем для прыцягвання замежных турыстаў. Для прыкла-

ду, па замове кампаніі «Турашчына» на Пінскім суднабудаўнічым заводзе сёлета была пабудавана пльвічвая гасцініца для турыстаў. Гэта цудоўная гасцініца, якая можа рушыць у любое месца па жаданні турыстаў. А яшчэ ў гэтым годзе мы збіраемся падпісаць з Польшчай пагадненне аб развіцці суднаходства паміж нашымі краінамі. Гэтае пагадненне будзе гарантаваць рухавікі паміж нашымі краінамі. Гэта будзе адным з крокаў для развіцця воднага турызму ўнутры рэспублікі. Мы шмат працуем для прыцягвання замежных турыстаў. Для прыкла-

ду, па замове кампаніі «Турашчына» на Пінскім суднабудаўнічым заводзе сёлета была пабудавана пльвічвая гасцініца для турыстаў. Гэта цудоўная гасцініца, якая можа рушыць у любое месца па жаданні турыстаў. А яшчэ ў гэтым годзе мы збіраемся падпісаць з Польшчай пагадненне аб развіцці суднаходства паміж нашымі краінамі. Гэтае пагадненне будзе гарантаваць рухавікі паміж нашымі краінамі. Гэта будзе адным з крокаў для развіцця воднага турызму ўнутры рэспублікі. Мы шмат працуем для прыцягвання замежных турыстаў. Для прыкла-

ду, па замове кампаніі «Турашчына» на Пінскім суднабудаўнічым заводзе сёлета была пабудавана пльвічвая гасцініца для турыстаў. Гэта цудоўная гасцініца, якая можа рушыць у любое месца па жаданні турыстаў. А яшчэ ў гэтым годзе мы збіраемся падпісаць з Польшчай пагадненне аб развіцці суднаходства паміж нашымі краінамі. Гэтае пагадненне будзе гарантаваць рухавікі паміж нашымі краінамі. Гэта будзе адным з крокаў для развіцця воднага турызму ўнутры рэспублікі. Мы шмат працуем для прыцягвання замежных турыстаў. Для прыкла-

ду, па замове кампаніі «Турашчына» на Пінскім суднабудаўнічым заводзе сёлета была пабудавана пльвічвая гасцініца для турыстаў. Гэта цудоўная гасцініца, якая можа рушыць у любое месца па жаданні турыстаў. А яшчэ ў гэтым годзе мы збіраемся падпісаць з Польшчай пагадненне аб развіцці суднаходства паміж нашымі краінамі. Гэтае пагадненне будзе гарантаваць рухавікі паміж нашымі краінамі. Гэта будзе адным з крокаў для развіцця воднага турызму ўнутры рэспублікі. Мы шмат працуем для прыцягвання замежных турыстаў. Для прыкла-

ду, па замове кампаніі «Турашчына» на Пінскім суднабудаўнічым заводзе сёлета была пабудавана пльвічвая гасцініца для турыстаў. Гэта цудоўная гасцініца, якая можа рушыць у любое месца па жаданні турыстаў. А яшчэ ў гэтым годзе мы збіраемся падпісаць з Польшчай пагадненне аб развіцці суднаходства паміж нашымі краінамі. Гэтае пагадненне будзе гарантаваць рухавікі паміж нашымі краінамі. Гэта будзе адным з крокаў для развіцця воднага турызму ўнутры рэспублікі. Мы шмат працуем для прыцягвання замежных турыстаў. Для прыкла-

ду, па замове кампаніі «Турашчына» на Пінскім суднабудаўнічым заводзе сёлета была пабудавана пльвічвая гасцініца для турыстаў. Гэта цудоўная гасцініца, якая можа рушыць у любое месца па жаданні турыстаў. А яшчэ ў гэтым годзе мы збіраемся падпісаць з Польшчай пагадненне аб развіцці суднаходства паміж нашымі краінамі. Гэтае пагадненне будзе гарантаваць рухавікі паміж нашымі краінамі. Гэта будзе адным з крокаў для развіцця воднага турызму ўнутры рэспублікі. Мы шмат працуем для прыцягвання замежных турыстаў. Для прыкла-

ду, па замове кампаніі «Турашчына» на Пінскім суднабудаўнічым заводзе сёлета была пабудавана пльвічвая гасцініца для турыстаў. Гэта цудоўная гасцініца, якая можа рушыць у любое месца па жаданні турыстаў. А яшчэ ў гэтым годзе мы збіраемся падпісаць з Польшчай пагадненне аб развіцці суднаходства паміж нашымі краінамі. Гэтае пагадненне будзе гарантаваць рухавікі паміж нашымі краінамі. Гэта будзе адным з крокаў для развіцця воднага турызму ўнутры рэспублікі. Мы шмат працуем для прыцягвання замежных турыстаў. Для прыкла-

ду, па замове кампаніі «Турашчына» на Пінскім суднабудаўнічым заводзе сёлета была пабудавана пльвічвая гасцініца для турыстаў. Гэта цудоўная гасцініца, якая можа рушыць у любое месца па жаданні турыстаў. А яшчэ ў гэтым годзе мы збіраемся падпісаць з Польшчай пагадненне аб развіцці суднаходства паміж нашымі краінамі. Гэтае пагадненне будзе гарантаваць рухавікі паміж нашымі краінамі. Гэта будзе адным з крокаў для развіцця воднага турызму ўнутры рэспублікі. Мы шмат працуем для прыцягвання замежных турыстаў. Для прыкла-

ду, па замове кампаніі «Турашчына» на Пінскім суднабудаўнічым заводзе сёлета была пабудавана пльвічвая гасцініца для турыстаў. Гэта цудоўная гасцініца, якая можа рушыць у любое месца па жаданні турыстаў. А яшчэ ў гэтым годзе мы збіраемся падпісаць з Польшчай пагадненне аб развіцці суднаходства паміж нашымі краінамі. Гэтае пагадненне будзе гарантаваць рухавікі паміж нашымі краінамі. Гэта будзе адным з крокаў для развіцця воднага турызму ўнутры рэспублікі. Мы шмат працуем для прыцягвання замежных турыстаў. Для прыкла-

ду, па замове кампаніі «Турашчына» на Пінскім суднабудаўнічым заводзе сёлета была пабудавана пльвічвая гасцініца для турыстаў. Гэта цудоўная гасцініца, якая можа рушыць у любое месца па жаданні турыстаў. А яшчэ ў гэтым годзе мы збіраемся падпісаць з Польшчай пагадненне аб развіцці суднаходства паміж нашымі краінамі. Гэтае пагадненне будзе гарантаваць рухавікі паміж нашымі краінамі. Гэта будзе адным з крокаў для развіцця воднага турызму ўнутры рэспублікі. Мы шмат працуем для прыцягвання замежных турыстаў. Для прыкла-

ду, па замове кампаніі «Турашчына» на Пінскім суднабудаўнічым заводзе сёлета была пабудавана пльвічвая гасцініца для турыстаў. Гэта цудоўная гасцініца, якая можа рушыць у любое месца па жаданні турыстаў. А яшчэ ў гэтым годзе мы збіраемся падпісаць з Польшчай пагадненне аб развіцці суднаходства паміж нашымі краінамі. Гэтае пагадненне будзе гарантаваць рухавікі паміж нашымі краінамі. Гэта будзе адным з крокаў для развіцця воднага турызму ўнутры рэспублікі. Мы шмат працуем для прыцягвання замежных турыстаў. Для прыкла-

ду, па замове кампаніі «Турашчына» на Пінскім суднабудаўнічым заводзе сёлета была пабудавана пльвічвая гасцініца для турыстаў. Гэта цудоўная гасцініца, якая можа рушыць у любое месца па жаданні турыстаў. А яшчэ ў гэтым годзе мы збіраемся падпісаць з Польшчай пагадненне аб развіцці суднаходства паміж нашымі краінамі. Гэтае пагадненне будзе гарантаваць рухавікі паміж нашымі краінамі. Гэта будзе адным з крокаў для развіцця воднага турызму ўнутры рэспублікі. Мы шмат працуем для прыцягвання замежных турыстаў. Для прыкла-

ду, па замове кампаніі «Турашчына» на Пінскім суднабудаўнічым заводзе сёлета была пабудавана пльвічвая гасцініца для турыстаў. Гэта цудоўная гасцініца, якая можа рушыць у любое месца па жаданні турыстаў. А яшчэ ў гэтым годзе мы збіраемся падпісаць з Польшчай пагадненне аб развіцці суднаходства паміж нашымі краінамі. Гэтае пагадненне будзе гарантаваць рухавікі паміж нашымі краінамі. Гэта будзе адным з крокаў для развіцця воднага турызму ўнутры рэспублікі. Мы шмат працуем для прыцягвання замежных турыстаў. Для прыкла-

ду, па замове кампаніі «Турашчына» на Пінскім суднабудаўнічым заводзе сёлета была пабудавана пльвічвая гасцініца для турыстаў. Гэта цудоўная гасцініца, якая можа рушыць у любое месца па жаданні турыстаў. А яшчэ ў гэтым годзе мы збіраемся падпісаць з Польшчай пагадненне аб развіцці суднаходства паміж нашымі краінамі. Гэтае пагадненне будзе гарантаваць рухавікі паміж нашымі краінамі. Гэта будзе адным з крокаў для развіцця воднага турызму ўнутры рэспублікі. Мы шмат працуем для прыцягвання замежных турыстаў. Для прыкла-

ду, па замове кампаніі «Турашчына» на Пінскім суднабудаўнічым заводзе сёлета была пабудавана пльвічвая гасцініца для турыстаў. Гэта цудоўная гасцініца, якая можа рушыць у любое месца па жаданні турыстаў. А яшчэ ў гэтым годзе мы збіраемся падпісаць з Польшчай пагадненне аб развіцці суднаходства паміж нашымі краінамі. Гэтае пагадненне будзе гарантаваць рухавікі паміж нашымі краінамі. Гэта будзе адным з крокаў для развіцця воднага турызму ўнутры рэспублікі. Мы шмат працуем для прыцягвання замежных турыстаў. Для прыкла-

ду, па замове кампаніі «Турашчына» на Пінскім суднабудаўнічым заводзе сёлета была пабудавана пльвічвая гасцініца для турыстаў. Гэта цудоўная гасцініца, якая можа рушыць у любое месца па жаданні турыстаў. А яшчэ ў гэтым годзе мы збіраемся падпісаць з Польшчай пагадненне аб развіцці суднаходства паміж нашымі краінамі. Гэтае пагадненне будзе гарантаваць рухавікі паміж нашымі краінамі. Гэта будзе адным з крокаў для развіцця воднага турызму ўнутры рэспублікі. Мы шмат працуем для прыцягвання замежных турыстаў. Для прыкла-

«Беларусь аказалася аб’ектам знешняга палітычнага і эканамічнага націску»

Звяртаючыся да удзельнікаў урачыстага сходу, Аляксандр Лукашэнка адзначаў, што за гады незалежнасці беларускі народ ужо зразумеў, што сапраўдна, а не дэкарэціўная незалежнасць каштуе вельмі дорага і за яе трэба вельмі шмат паліцы. «Відаць, мы гатовы да гэтага, — адзначаў ён. — Нямала было ахвотных паставіць беларусію на калені, навязаць сваю волю, пазбавіць нас зямлі, уласнага імя і навае права на жыццё. Але заўсёды на іх шляху паўставала сіла, імя якая — беларускі характар, адліты з каштоўнага сплаву мужнасці, любові да Айчыны і цвёрдай гатоўнасці ахвяраваць усім у імя свабоды».

Я адзначаў кіраўнік дзяржавы, Беларусь заслужана стала адным з паўнапраўных заснавальнікаў ААН. «Ратучыю планеты ад кар’ернай чумы, нашы салдаты-вызваліцелі разам з удзельнікамі антыгітлераўскай кааліцыі верылі, што яны працягваюць шлях у новы, справядлівы і абавязкова раўнапраўны свет. Аднак надзеі не спраўдзіліся. Беларусь, якая ўнесла вялікі ўклад у вызваленне Еўропы ад нацысцкага рабства, сёння аказалася аб’ектам знешня

ПАЛІТАРМ

Сумесны праект рэдакцыі газеты «Звязда» і Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь

Выпуск № 4 (4)

Афіцэрская альма-матар



У гэты дзень — Дзень адчыненых дзвярэй — у Акадэмію звычайна прыязджаюць бацькі, сваякі, сябры выпускнікоў, прыходзяць усе ахвотныя панаразіць за адметнымі святамі.

Слова на дарогу маладым афіцэрам гавораць прадстаўнікі вышэйшага кіраўнічага складу Узброеных Сіл краіны. А першакурснікі, у сваю чаргу, атрымліваюць наказ ад выпускнікоў. Гэта ўжо традыцыя.

Ёсць тут і яшчэ адна своеасаблівае традыцыя: выпускнікі-афіцэры, апошні раз праходзячы па плаці Акадэміі, падкідаюць угору манеты — нібы салютуючы альма-матар.

Я цікавілася, адкуль гэта пайшло: здаецца, не надта па-ваеннаму і зусім не па статуту? Дакладна ніхто адказаць не змог. Але гэтая прыгожая традыцыя даўным-даўно прыжылася і стала ўжо неад'емнай часткай развіцця з курсанцкім жыццём і вітаннем будучага афіцэрскага шляху...

ПОСТ № 1 — каля сцяга Акадэміі. Адразу заўважаеш, што тут не адзін, а адразу тры сцягі. І гэта не выпадкова.

Ваенная акадэмія Рэспублікі Беларусь была створана ў адпаведнасці з Указам Прэзідэнта краіны ад 17 мая 1995 года на аснове двух вучылішчаў: Мінскага вышэйшага ваеннага інжынернага і Мінскага вышэйшага ваеннага каманднага. Гісторыя першага бярэ адлік з 1953-га, калі было сфарміравана Гомельскае вышэйшае інжынернае радыётэхнічнае вучылішча. Праз год яго перавялі ў Мінск, а ў 1968 годзе радыётэхнічны профіль змяніўся на зенітаракетны, і да 1992 года яно называлася Мінскім вышэйшым інжынерным зенітаракетным вучылішчам супрацьпаветранай абароны. За час існавання вучылішча было падрыхтавана больш як 14 тысяч ваенных інжынераў. Праз стаяцкінарае навучанне і курсы ўдасканалення афіцэрскага складу прайшло больш як 3 тысячы чалавек з 16 дзяржаў Еўропы, Азіі, Афрыкі. А Мінскае вышэйшае ваеннае каманднае вучылішча, пераёмнік ваенна-палітычнага агульнавайсковага, сваю гісторыю распачало ў 1980 годзе, падрыхтавала больш за 1900 афіцэраў. Тут атрымала адукацыю і 900 чалавек з 21 краіны замежжа.

Аб'яднанне дзвюх самастойных ВВНУ ва ўстаноў адукацыі «Ваенная акадэмія Рэспублікі Беларусь» было звязана з неабходнасцю поўнага пераходу на самастойную падрыхтоўку афіцэрскага кадра для ўсіх відаў Узброеных Сіл і іншых сілавых структур суверэннай Беларусі.

Такім чынам, пост № 1 — гэта сцяг Акадэміі і двух вучылішчаў-папярэднікаў. І ў гэтым вялікі сымвал і сэнс: неабходна ведаць і заўсёды памятаць вытокі, захоўваць і развіваць лепшыя традыцыі.

«Нашы галоўныя намаганні накіраваны на падрыхтоўку афіцэра, які спалучае ў сабе высокія інтэлектуальныя і маральныя якасці: адданасць Айчыне, гонар і годнасць, гатоўнасць да самаахвярнасці ў імя Радзімы, прафесіяналізм», — гаворыць намеснік начальніка аддзела ідэалагічнай работы Ваеннай акадэміі падпалкоўнік Сяргей МАЗУОКА.

У складзе Акадэміі — адзінаццаць факультэтаў: факультэт Генеральнага штаба Узброеных Сіл, камандна-штабны факультэт, агульнавайсковы, сувязі і аўтаматызаваных сістэм кіравання, супрацьпаветранай абароны, ваеннай разведкі, авіяцыйны, унутраных войскаў, факультэт па падрыхтоўцы замежных ваеннаслужачых, факультэт павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў, ваенна-дыпламатычны факультэт.

Вядзецца падрыхтоўка па 19 спецыяльнасцях, 6 кірунках і больш як 60 спецыялізацыях — практычна цалкам забяспечена патрэба краіны ў афіцэрскіх кадрах. Заняткі з курсантамі праводзяць звыш 700 высокакваліфікаваных выкладчыкаў, з іх трэць — з вучонымі ступенямі і званнямі. Ахвотных паступіць у галоўную ваенную ВНУ краіны з кожным годам становіцца ўсё больш. Прычым факт, здавалася б, невярагодны: вялікую цікавасць да ваеннай прафесіі працягваюць дзяўчаты, іх пачалі прымаць у Акадэмію з 2002 года. Цяпер 14 прадстаўніц прыгожай паловы чалавецтва прадходзяць навучанне на факультэце сувязі і аўтаматызаваных сістэм кіравання і 7 — на авіяцыйным факультэце.

Напрыклад, на першым курсе авіяцыйнага факультэта вучыцца Людміла Пранок. Пры паступленні ў Акадэмію яна прайшла жорсткі конкурс адбор, а зараз — выдатніца вучобы. Ёй ёсць на каго раўняцца: ужо ў верасні гэтага года афіцэрскае пагонна атрымае першая ў гісторыі авіяфакультэта дзяўчына — Наталія Малашэнка.

У Беларусі створана нацыянальная ваенная школа — і гэта зусім не гучныя словы. Адным з найважнейшых элементаў забеспячэння ваеннай беспякі дзяржавы з'я-

Ваенная акадэмія Рэспублікі Беларусь:

АБАВЯЗАК, ГОНАР, РАДЗІМА!

У Ваеннай акадэміі Беларусі прайшла ўрачыстая цырымонія ўручэння дыпламаў афіцэрам-выпускнікам 2011 года

ляецца шматзруўневая нацыянальная сістэма ваеннай адукацыі. Гэта стала магчымым яшчэ тады, з адкрыццём факультэта Генеральнага штаба Узброеных Сіл.

Якія яны, гэтыя прыступкі-ўзроўні ваенна-адукацыйнай «лесвіцы»?

Першы ўзровень — аператыўна-тактычнае звязно (навучанне ад курсанта да лейтэнанта), другі ўзровень — аператыўна-стратэгічнае звязно (камандна-штабны факультэт), і самы высокі ўзровень — факультэт Генеральнага штаба Узброеных Сіл: ён забяспечвае падрыхтоўку прафесійнай ваеннай эліты, зольнай камандаваць злучэннямі, аб'яднанымі і відамі Узброеных Сіл, кіраваць унутранымі цэнтральнага апарата Міністэрства абароны і Генеральнага штаба ў сучасных умовах.

на-трэніровачны клас, а таксама паліва вузел сродкаў радыёэлектроннай разведкі і радыёэлектроннай барацьбы. Паліяны і практычныя заняткі з прымяненнем узбраення і ваеннай тэхнікі праводзіцца на палігона вучэбна-матэрыяльнай базе палігона «Белая Лука» і вайсковых часцей сіл спецыяльных апераций.

Падпалкоўнік **Аляксандр Дзімітрыеў** — начальнік цыкла, прафесар кафедры сіл спецыяльных апераций і вайсковай разведкі, раскажаў, што на працягу першых трох месяцаў навучэння курсант факультэта праходзіць агульнавайсковую падрыхтоўку і авалодвае абранай вайскай спецыяльнасцю па праграмах маладзёўшчых спецыялістаў. У гэты перыяд падрыхтоўкі заняты па тактыцы, тактыка-спе-

цыялізацыя выпускнікі — «Спецыяліст па кіраванні з веданнем межамых моў».

— **Інакш кажучы, у выпадку чаго, ён зможа працаваць выкладчыкам замежных моў?**

— Ну, наогул выкладчыка — трэба будзе яшчэ падвучыцца, але ўсё роўна веданне замежнай мовы маладому чалавеку ніколі не пашкодзіць. Да нас паступаюць юнакі, па-першае, разумныя і па-другое, фізічна моцныя; для сіл спецыяльных апераций важна мець добрыя фізічныя якасці, вынослівасць, хуткасць... Для таго, каб адрабца асабовы склад, праводзіцца адпаведнае тэсціраванне.

— **Маецца на ўвазе — псіхалагічнае?**

— Самае разнастайнае. Асобна псіхалагічнага няма, але гэта тэсціраванне на прафесійную прыдатнасць — з улікам спецыфікі далейшай падрыхтоўкі гэтага аб'екта.

— **Мабыць, для спецыяльнасцяў ваеннай разведкі маюць значэнне не толькі асабістыя якасці, можа нават і спадчына (некаторыя ж і цяпер актуальныя пытанні: дзе ваявалі твае дзядзькі, на баку партызанай ці паліцэй?)**

— Усе нюансы ўлічваюцца. Аднак вырашальную ролю гэта не адыгрывае. У ходзе навучання курсантам прывіваюцца неабходны маральна-дзелавыя і спецыяльныя навыкі, у тым ліку і маральна-псіхалагічныя якасці.

— **На факультэце ваеннай разведкі прымаюць толькі юнакаў?**

— Так.

— **Але ж і сярод жанчын былі слаўныя разведчыцы: узгадайма хая б Мата Хары...**

— Дзяўчаты прымаюцца на суседнюю кафедру, якая займаецца радыёэлектроннай разведкай і радыёэлектроннай барацьбой.

На гэтую кафедру я і накіравалася. Палкоўнік **Аляксандр Гуліч**, намеснік начальніка кафедры радыёэлектроннай разведкі і радыёэлектроннай барацьбы, з гонарам раскажаў пра гісторыю кафедры, яе супрацоўнікаў і выпускнікоў.

— **Гэтыя кафедры, Аляксандр Адамчык, называюць надзвычай сучасна і актуальна...**

— Гэтая назва цалкам адпавядае сутнасці кафедры. **(Заканчэнне на 4-й стар.)**



Ваджэнне БМП (баявой машыны пяхоты) на плаву.

«Маладых» у Акадэміі — факультэт ваеннай разведкі, ён створаны ў ліпені 2009 года. Пагадзіцеся: ужо сама назва факультэта інтрыгуе!

Тут працуюць тры кафедры: разведкі і замежных армій, радыёэлектроннай разведкі і радыёэлектроннай барацьбы, сіл спецыяльных апераций і вайсковай разведкі. Падрыхтоўка ажыццяўляецца па дзвюх спецыяльнасцях: «Кіраванне падраздзяленнямі сіл спецыяльных апераций» і «Телекоммунікацыйныя сістэмы». У 11 спецыялізаваных аўдыторыях размешчаны ўзоры тэхнікі, якая вывучаецца, у тым ліку камп'ютарны вучэ-

цыйналі, агнявой, паветрана-дэсантнай і інжынернай падрыхтоўцы, а таксама іншым дысцыплінам баявой падрыхтоўкі ў мэтах навучання курсантаў такім вайсковым спецыяльнасцям, як разведкі і аператар паста радыёпераходу і пеленгавання тэлеграфных відаў перадач.

— **Аляксандр Віктаравіч, мабыць, у вас невярагодныя конкурсы: арзол разведчыка, рамантика...**

— Конкурс значны, у межах кожнай спецыяльнасцяў у нас некалькі спецыялізацый. Мы рыхтуем спецыялістаў вайсковай разведкі, спецыяльнай разведкі і спецыялістаў па кіраванні мабільнымі падраз-

Лётчыкі 50-й авіябазы:

«ПАЛЁТЫ — І Ё СНЕ, І НАЯВЕ!»

ЗВЕРХУ наша зямля падобная да канструктара Лега: цацачныя дамы, мініяцюрныя шэрыя ніткі дарог. Дух захоплівае ад вышыні, і нейкая дзіцячая радасць пасяляецца ў сэрцы, калі адрываешся ад зямлі і бачыш птушак, што пралятаюць пад табой... Лётчыкі 50-й змешанай авіяцыйнай ордэна Чырвонай Зоркі базы кажучы, што палёты — гэта своеасаблівы наркотык, падсеўшы на які «саскочыць» становіцца досыць цяжка.



На аэрадроме 50-й авіяцыйнай базы, што ў Магюлішчах, дземе пранізілі вецер. І аглушальны шумам б'е па вушэх верталёт, што садзіцца ў строга азначанае месца на шэрым плячы.

— Ну што, не моцна я вас патрос? — пытаецца Канстанцін Жарнасек у сваіх калег, якія выходзяць з верталёта Мі-8 МТ. Тыя адмоўна ківваюць галавой. Капітан Жарнасек выцярае кроплі поту са скроняў, іба і папраўляе мокры на спіне камбінезон.

— Я гатовы да размовы, — усміхаецца ён і дапытліва паглядае на нас з фотакарам. Першы раз капітан Жарнасек сеў за штурвал верталёта ў 18 года.

— Я памятаю добра свой першы палёт. Тады каля мяне сядзеў інструктар. Ён плаўна вёў машыну, а пасля адпуску штурвал, казаў: «Цяпер давай ты». І хуценька хапаўся за кіраванне. Таму што ў гэты час нас пачынала вельмі моцна боўтаць, — расказвае капітан. — Я ў той дзень падумаў, што ніколі не змагу кіраваць гэтай машынай. Нават кінуць хацеў. Але вось бачыце, ужо колькі часу сядзіце на магу. Чаму? Прыцягвае ўсё гэта. Палёты — гэта мацней за наркотык. Так прыцягальна... «Саскочыць» з іх вельмі цяжка.

АВАРЫЙНЫЯ КАМАНДЫ ПРАМАЮЦА ЖАНОЧНЫ ГОЛАСАМ

Пра сваю верталёт Канстанцін Жарнасек гатовы расказваць гадзінамі.



— Верталёт Мі-8 МТ за адну гадзіну свайго палёту траціць 900 літраў паліва. Увогуле максімальная запраўка ён можа на 3,5 гадзіны, — апавядае пра свайго «любімчыка» капітан Жарнасек. — А крайсерская хуткасць у яго дасягае 220 км/г, аднак гэта не мяжа. Мі-8 МТ можа развіваць і 300 км/г.

Нам дзавалююць паднацца на борт верталёта. Экіпаж яго складаецца з трох чалавек: камандзір, лётчык-штурман, борттэхнік. Мне прапануюць надзець навушнікі і паслухаць эфір. Аднак папярэджаюць, каб я маўчала, інакш усе могуць падумаць, што нешта здарылася: жаночым голасам у лётчыкаў аб'явілі аварыйны каманды.

— Верталёт — гэта увогуле самы бяспечны від авіяцыйнай тэхнікі, — працягвае распавед Канстанцін Жарнасек. — Нават пры адмоўных умовах самарухавання нясучага вінта. Прычым на любую паверхню. Мы аднойчы прыляліліся нават у балота. Але нічога, нармальна. Самае страшнае — калі ламаецца «задні» рулявы вінт. Тады верталёт пачынае «круціцца» вакол сваёй восі, і ўпраўленне ім немагчыма... Але, як сведчыць статыстыка, такіх здарэнняў былі адзінкі.

МІСТЫЧНАЯ ЛІЧБА «13»

Лётчыкі 50-й авіяцыйнай базы звычайна маюць дзве лётныя змены на тыдзень. Аднак нават у шыкоўнае надвор'е, калі на календары лічба 13, палёты, як правіла, не

Радавія Перамогі! «КАЛІ МЫ ПРЫЙШЛІ Ё СВАЮ ВЁСКУ, ТО НЕ ПАЗНАЛІ РОДНЫХ МЯСЦІН»

У Чавускім раёне, за сем кіламетраў ад ракі Проня, ёсць вёска Чыгрынаўка. Да вайны там было каля 50 двараў, пачатковая школа, будынак праўлення калгаса. Людзі працавалі на полях, збіралі ўраджай, хадзілі адзін да аднаго ў госці, спраўлялі навазеллі і шлюбы, нараджалі дзяцей і, здавалася, ужо нішто не перажодзіць іх жыццю. Але вайна ў адно імгненне абарвала гэта ўсё — пачаліся дні акупацыі і пакут...

У кастрычніку 1943 года, калі нашы войскі ўжо пачыналі вызваляць усходнюю частку Беларусі і фронт набліжаўся на нашай вёсцы, фашысты пачалі лютаваць. Яны гналі насельніцтва ў Нямеччыну, адбіралі скаціну і маёмасць, спальвалі хаты.

У тую вясеньскую раніцу нічога не прадказвала бяда. Жыхары Чыгрынаўкі працавалі на агародах, гаспадыні гатавалі ежу, а дзеці гулялі каля хат. Раптам з боку суседняй вёскі пачулася стрэляніна:

— Ратуіцеся, немцы гоняць усіх у Германію, — пачалі крычаць жанчыны, якія першымі заўважылі карнікаў.

Пачалася паніка: людзі хапалі ўсё, што можна забраць з сабой, і беглі ў бліжэйшы лес, што знаходзіцца за вёскай. Некаторыя беглі ва ўрочышча Пушка, у зараснік, у хмызняк, у балота. Мне тады было шэсць гадоў — адной рукой я трымаўся за маці, а другой трымаў буркі і таму ледзь-ледзь паспяваў за старэйшымі. Ззаду чуліся стралы, вакол нас ляцелі кулі, але, на шчасце, яны нікога не зачэпалі. Фашысты за намі ў лес не сунуліся, а засталіся рабаваць вёску.

Мы схаваліся ў лясным гушчары. Нас было некалькі сем'яў. Самым старэйшым быў мой бацька Арыём Сырнік — ён удзельнічаў калісьці ў грамадзянскай вайне, быў паранены, працаваў у калгасе і меў аўтарытэт сярод аднасельчан. Спаць палеглі на хваб'яў галіны, а калі прачнуліся — пачулі шум рухавікоў і нямецкую мову. Прышлося адыходзіць у глыб лесу.

Так мы блукалі па лесе каля двух тыдняў, харчаваліся рэшткамі ежы, што паспелі захапіць з сабой, а таксама елі агады і грыбы. Агонь амаль не распальвалі, бо баяліся выдць сябе.

...Аднойчы мы прачнуліся і не ўбачылі сваю маці. Усё абышлі з бацькам і сёстрамі вакол лагера — але яе нідзе не было. Не з'явілася маці і на наступны дзень. Мы моцна хваліліся. Але якая ж была радасць, калі маці вярнулася, ды не адна, а з каровай! Маці раскавала, што вёска гарыць, а немцы выганяюць скаціну. Яна падкавала да статка, паклікала сваю карову, тады падшыла на гуканне гаспадыні, і маці незаўважна ад фашыстаў карову забрала. Гэта быў мужны ўчынак. Адразу павесілі дзеці — бо ў лагеры з'явілася малако, за што людзі былі вельмі ўдзячныя майму бацьку Арыю.

Далей заставацца ў лесе стала немагчыма, трэба было або вяртацца ў вёску, калі там не было карнікаў, або рухацца на ўсход да нашых войскаў. Там ужо чулася кананда, а снарады са сістэмаў праляталі над намі, выбухі чуліся ў баку ад ракі Проня. У лесе мы сустрэлі чырвонаармейца-разведчыка. Вельмі радаваліся, але калі ён сказаў, што вёска Чыгрынаўка спалена, то ўсе засумавалі, а шмат хто нават і плакаў — не верылася ў гэта.

...Калі рухаліся па дарозе, шмат якія ўчасткі былі замінраваныя, а вакол самой дарогі валялася разбітая і кінутая немцамі тэхніка, машыны, гарматы. Адзін мужчына вырваўся з шаронгі людзей і накіраваўся ў бок нямецкай машыны, якая стаяла на абочыне.

— Назад! — крыкнуў яму сапёр, але было ўжо позна: раздаўся выбух, і чалавек быў забіты.

Падбеглі вайскоўцы, паднялі мужчыну на плашч-палатку і панеслі ў вёску. Гэта быў страшны ўрок для нас усіх.

Калі мы прыйшлі ў сваю вёску, то не пазналі родных мясцін. Стаялі абгарэлыя коміны і печы, а над зямлёй сцяліўся дым. Карціна была жудасная. Вясцоўцы плакалі над папалішчамі: «За што? Як далей жыць?». Словы праклёнаў несліся разам з плачам жанчын і дзяцей.

Потым людзі пачалі нешта шукаць у кучах попелу, капаць — шукалі рэшткі пажыткаў у зямлі. У полі калілі мёрзлую, не выкапаную там-сям бульбу, хадзілі па суседніх вёсках і прасілі падзільна харча-мі. Асабліва не хапала солі. Пачалася халодная зіма 1943 года з лютымі марозамі і завеямі. Людзі зарываліся ў зямлю, выкопвалі зямлянкі і бліндажы. Мы жылі ў прыфрантовай паласе яшчэ шэсць месяцаў.

Навокал грукаталі баі, нямецкія захопнікі замацаваліся на захаднім беразе ракі Проня. Праз вёску рухаліся нашы салдаты, а з фронту везлі параненых. Яны заходзілі паграцца, абсушыцца. Цяжка было глядзець на гэтых байцоў, бо ў нас таксама былі блізка на фронце.

Снежная зіма давала пра сябе знаць — людзей, якія жылі ў зямлянках, не раз даводзілася вызваляць са снежнага палону іх суседзям. Раніца звычайна пачыналася з артылерыйскай кананады, калі мы беглі хвацаца ад абстрэлу ў выкапаны ў двары бліндаж. Ад прамога пападання гэтае ўкрывішча не ратавала, але мы спадзяваліся, што снарады пранясуча мима і разарвуцца дзе-небудзь у іншым месцы.

(Заканчэнне на 4-й стар.)



НА базе другой інжынернай брыгады з 11 па 17 чэрвеня праходзіў дзвяты сумесны збор падраздзяленняў інжынерных войскаў узброеных сіл дзяржаў-удзельніц СНД. У межах праграмы ўдзел узялі вайскоўцы Беларусі, Казахстану, Украіны і Расіі. У рамках збору адбыліся спартыўныя па спецыяльнай падрыхтоўцы сярод падраздзяленняў — а гэта разведка раёна абсталявання мастовага пераходу, зборка механізаванага моста, маскіроўка спецыяльнай тэхнікі, а таксама нарыхтоўка і апрацоўка элементаў драўляных канструкцый. Штогадовае правядзенне сумесных збораў інжынерных войскаў з'яўляецца адной з эфектыўных і карысных формаў супрацоўніцтва узброеных сілаў дзяржаў-удзельніц СНД.



Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

Зрабіць мост за некалькі хвілін

МОГУЦЬ ПАДРАЗДЗЯЛЕННІ ІНЖЫНЕРНЫХ ВОЙСКАЎ УЗБРОЕННЫХ СІЛ



АБАВЯЗАК, ГОНАР, РАДЗІМА!

(Заканчэнне. Пачатак на 3-й стар.)
— А калі ўявіць у нашай размове чалавека-скульптура, які б засумяваўся: ці маюцца магчымасці для таго, каб курсанты, будучыя выпускнікі факультэта ваеннай разведкі, атрымалі ўсе неабходныя навукі?



Курсанты авіяцыйнага факультэта — сапраўдныя прыгажуні!

— Мы ўжо 15 гадоў рыхтуем спецыялістаў у галіне радыёразведкі і радыёэлектроннай барацьбы. Добрая тэхнічная і тэхналагічная база. Надзвычай моцны прафесарска-выкладчыцкі склад, усе прайшлі навучанне ў спецыялізаваных ВНУ.

Наша структура была створана ў 1993 годзе са спецыялістаў з усяго СССР: калі адбыўся развал краіны, людзі пачалі вяртацца на радзіму. А на той час наогул было ўсяго некалькі цэнтраў падрыхтоўкі спецыялістаў радыёэлектроннай разведкі і радыёэлектроннай барацьбы. Так што ўсе яны, без перабольшання, штучныя спецыялісты.

— **Па вялікім рахунку — суперінтэлектуальны?**

— Не хацелася б вывучацца — проста размова пра тое, што ўжо на працягу 15 гадоў мы займаем вельмі спецыфічную справу. У Беларусі дагэтуль нічога падобнага не было. А на сёння ў нас ужо больш як 10 выпускаў.

Тэхнічныя магчымасці ў Ваеннай акадэміі — самыя сучасныя. Прычым мы не толькі навучаем, але і самі удзельнічаем у распрацоўках найноўшых тэхнічных сродкаў. Вучым — і развіваем. Канкрэтныя ўзоры тэхнікі — радыёэлектроннай разведкі, радыёэлектроннай барацьбы — дэманстраваліся і на наднаўняй выстаўцы «MILEX-2011».

Вялікае ўражанне пакідае Музей узбраення і баявой тэхнікі, ён адкрывае ў Ваеннай акадэміі пяць гадоў таму па ініцыятыве тагачаснага міністра абароны Беларусі Леаніда Мальцава. Тэхніку збіралі па ўсёй Беларусі, ашадна аднаўлялі і рамантавалі.

У музеі прадстаўлена 27 «экспанатаў»: сучасная тэхніка, якая і цяпер на ўзбраенні беларускай арміі (і арміі іншых краін), і рарытэтычныя ўзоры: танкі Т-34, ІС-3, зенітная гармата, самаходная артылерыйская ўстаноўка. Прычым усё дзейнае, любяць з гэтых баявых адзінак можа стаць у строй. А пакуль танкі часоў Вялікай Айчыннай вайны традыцыйна ўдзельнічаюць у ваенных парадах.

За станам экспанатаў музея пад адкрытым небам сочаць два факультэты — агульнавайсковы і супрацьпаветранай абароны.

Ёсць у Акадэміі яшчэ адзін надзвычай цікавы музей — дакладней, міні-музей кафедры ўладкавання і эксплуатацыі бранятанкавага ўзбраення агульнавайсковага факультэта, які дае магчымасць уявіць гісторыю развіцця сучаснага танкабудавання. Прадстаўлена каля 60 мадэляў узору бранятанкавага ўзбраення розных часоў, розных краін свету.

Экспазіцыя стваралася па ініцыятыве начальніка кафедры палкоўніка Міхаіла Брэля. Мадэлі ў пераважнай большасці зробленыя рукамі выкладчыкаў і курсантаў, некаторыя экспанаты музея атрымаў у падарунак.

Увогуле агульнавайсковы факультэт валодае сучаснай вучэбна-матэрыяльнай базай, якая ўключае камп'ютарныя і спецыялізаваныя класы, абсталяваныя электроннымі трэнажорамі танкаў, баявых машын пяхоты, аўтаматызаванымі стэнда-

«КАЛІ МЫ ПРЫЙШЛІ Ў СВАЮ ВЁСКУ, ТО НЕ ПАЗНАЛІ РОДНЫХ МЯСЦІН»

(Заканчэнне. Пачатак на 3-й стар.)
Часта страляў так званыя немцы мінамёт «Скрыпач»: ён сваім «скрыпам» нагнаў страх на ўсіх, і нават з часам да яго нельга было прывыкнуць. Пасля мы выходзілі з бліндажа і беглі ў зямлянку, дзе маці на «буржуйцы» гатавала якую-небудзь ежу. Дзвіжэнства ў нас было галодным. Раніцай прыходзілі вайскоўцы і забіралі пажылых, жанчын, падлеткаў на ачыстку вайсковага аэрадрому. Позна вецерам людзі вярталіся назад, адпачывалі, а назаўтра зноў ішлі туды за дзесяць верст. І так паўтаралася шмат разоў.
...Наступіла вясна 1944 года, а з ёй прыйшла і надзея на вызваленне ад пакут. Быў загад: устх жыхароў прэфрантовай паласы эвакуаваць у тыл, бо на гэтым месцы разварочваліся наступальныя баі за авалоданне Чавусамі і Магілёвам. Нас размясцілі на машынах, конскіх павозках і павезлі ў суседні Крычаўскі раён. Там, удалены ад фронту, мы спалі спакойна і не баяліся, што нас можа забіць у любую хвілінку. Дарослыя ўліліся ў тамтэйшы калгас і даямагальні працаваць на палях. Вёска Баяры, дзе нас размясцілі па хатах, стала для нас другім домам.

Прайшло каля чатырох месяцаў, і ў чэрвені нам дазволілі вярнуцца дадому, у спаленую вёску. Калі прыйшлі ў Чырынаўку, то ўбачылі поўнае запустэненне і разбурэнне. Зямлянкі шмат у каго былі разбураны ад выбухаў снарадаў. У нашай зямлянцы была прабіта стая, а над падлозе ляжаў асколак ад снарада. Відаць, невыпадкова нас эвакуавалі — клапаціліся пра нашы жыцці.
Пасля вайны ў вёску пачалі вяртацца ацалелыя мужчыны, пачало наладжвацца мірнае жыццё — будавалі хаты, лазні. Працоўных рук не халапа, і асноўны цяжар працы бралі на сябе жанчыны. На сабе вайсковыя цягалі з лесу бярыяне, некаторыя запрагалі замест коней кароў і такім чынам будавалі. Вёска адраджалася з попелу. Будавалі гуртам, і да зimy 1948 года ў многіх былі новыя хаты, хоць і без дашчатай падлогі, але ўжо з печамі, у якіх можна было гатаваць ежу і грэцца. Калгас у вёсцы стаў звычац «Новае жыццё», а старшыні выбралі майго бацьку. Цяжкі быў час, свае агароды і надзелы людзі апрацоўвалі на сабе, запрагаліся гуртам у плуг і цягалі яго на ямлі.
...Прайшло амаль сем дзесяці гадоў з таго часу. Зараз ад вёскі Чырынаўка засталася мо дзесяць хат, дзе жывуць мае зямлянкі, якія памятаюць той суровы час. На вайсковых могілках ляжаць два чырвонаармейцы, расстраляныя фашыстамі і тайна пахаваныя жыхарамі вёскі. На іх агульня магіле няма помніка з зоркай і прозвішчам, але кожную вясну на Радаўняў і Дзень Перамогі прыходзяць суды вайскоўцаў, кладуць кветкі і ўгадваюць тых, хто аддаў сваё жыццё за вызваленне нашай Радзімы.

Іван СЫРНАК, г. Барысаў.

мі і класнымі варыянтамі прыбораў і апаратураў узбраення і ваеннай тэхнікі, якія вывучаюцца. А таксама малая артылерыйская палігоны, трэнажоры па агнявой падрыхтоўцы.

На факультэце гонарам і прыкладам для пераймання з яляюцца героі, імёны якіх сталі набываць гісторыі. Штодзённа на факультэце старшыні курсаў, праводзячы вярхоўную паверку, называюць прозвішчы тых, хто назаўсёды залічаны ў курсанцкі строй. Гэта першыя беларусы Героі Савецкага Саюза Павел Купрыянцаў і Мікалай Сяліцкі; кавалер ордэна «За асабістую мужнасць» курсант факультэта Дзмітрый Гвішчын, які праявіў выключную адвагу пры ратаванні людзей у цягніку «Брэст — Мінск»; намеснік камандзіра разведроты лейтэнант Юрый Трапашка, узнагароджаны ордэнам Чырвонага Сцяга (пасмяротна) за мужнасць і героізм, праўленныя пры выкананні вайсковага абавязку ў Афганістане.

Годна працягваюць выдатны традыцыі і сённяшнія курсанты. Сведчанне гэтаму — мужнасць і асабістая смеласць, праўленныя пры ратаванні людзей курсантамі Вадзімам Грыцуюком, Раманам Кундой, Віктарам Чуманскім, Алегам Пракапенем, які былі ўдасцеены дзяржаўных узнагарод.

У Ваеннай акадэміі выдаецца штомесячная газета «Время патриотов» — выданне цікавае, разнаплановае. Хоць, па сутнасці, гэта газета выключна навукальнай установай (наклад 299 экзэмпляраў), тым не менш узровень — «на ўзроўні» Рэдагу газеты Ігар Шалудкоў, падпалкоўнік запasu, прайшоў праз афганскую вайну (дарчы, акурат цяпер «Белорусская военная газета. Во славу Родины») у рубрыцы «Ваенны дзёнік» публікуе яго апаўданадні цыкла «Афганістан: нявыдуманая гісторыя».

... Менавіта Ігар Шалудкоў быў для мяне своеасаблівым «гідам», знаёміў з Ваеннай акадэміяй. Вырасла пацкавіца і ў яго, баявога афіцэра і таленавітага журналіста, адкуль жа пайшла курсанцкая традыцыя падківаць на развітанне манеты.

— Можна толькі меркаваць... Курсанты збіраюць манеты, няважна, якіх краін і якой велічыні, галоўнае — каб гэта была менавіта манета, а не які-небудзь жэтончык з метра. Каб звінела! Загадзя дамаўляюцца наконт колькасці манет (на розных факультэтах парознаму). І праходзячы трыбуна, падкідаюць манеты ўгору. Пагадзіцца, прыгожая традыцыя, — гаворыць Ігар Рыгоравіч.

— **А потым — які лёс «выкарыстаных» манет?**
— Як толькі апошняя калона прайшла, дзеці і падлеткі вельмі хуценька іх збіраюць. Ніводнай манеткі не застаецца! І гэта — таксама традыцыя.

... **Прайшло некалькі дзён — і ў чарговы раз паліцэй уявіць манеты — як развітанне з курсанцкім жыццём і вітанне афіцэрскага шляху. Яны паліцэй у неба, да зорак. А зоркі ж відаць — калі чыстае неба!**

Таццяна ПАДАЛЯК.
Фота Ігара ШАЛУДКОВА.



Заняткі на трэнажоры ПЗРК «Гіла» (перанасны зенітна-ракетны комплекс).

КАРПАТЛІВАЯ падрыхтоўка да ваеннага парадку войск Мінскага гарнізона блізка да заканчэння. Пачынаючы з сярэдзіны мая, двойчы ў тыдзень на пляцы Мінскай ваеннай камендатуры пешыя разлікі ўдасканальваюць стравое майстарства. Адначасова на аэрадроме МНС Ліпкі практыкуюцца экіпажы баявой тэхнікі. Усяго ў парадзе рыхтуюцца прыняць удзел больш за чатыры тысячы армейцаў.
Адзін з трэніровачных дзён мы правялі побач з удзельнікамі стравой урачыстасці, каб дэдацца, ці лёгка даецца ідэальна раўнавага ў шэрагах і як гэта — кіраваць шматтоннымі браніраванымі машынамі на вачах усёй краіны.

ВАЕННЫ ПАРАД: ГАТОВАЎНАСЦЬ № 1

СТАЛЬНАЯ ЛАВІНА

На аэрадроме Ліпкі панавала ранішняя ціхамірнасць. Здавалася, нішто не здольнае парушыць гэту прыродную ідылю. А між тым, з паркаў 120-й гвардзейскай асобнай механізаванай брыгады ўжо рушылі калоны ваеннай тэхнікі. Над лесам узняўся вялізны слуп пылу. Шчыльная бурная хмара марудна насаўвалася на «ўзлётку», пакідаючы за сабой гіганцкі шлейф.

Першымі з-за дрэў паказаліся танкі. За імі з аглушальным ровам выспыла астатняя бранятэхніка. Баявым машынам на вялізным аэрадроме стала цесна. На адно толькі перастраенне ў парадныя «каробкі» спатрэбілася каля гадзіны.

На тварах механікаў, вадзіцеляў і камандзіраў машын — рэспіратары і ахоўныя акуляры. Каб пыл не перашкаджаў экіпажам трымаць раўнавагу, бетонку перад кожным праходжаннем шнодра палівалі вадой.

За падрыхтоўку і правядзенне трэніровак механізаванай калоны адказвае намеснік камандуючага войскамі Паўночна-Заходняга аперацыйнага камандавання, палкоўнік Андрэй Некрашэвіч. У дэпартаменты радыёстанцыі прагмысла яго каманда:

— Дзвецеце!..
Баявыя машыны ў адказ дружна прасіналілі, нібыта гэта быў іх баявы прысід.
— Дваццаці!.. Два!
Сто семдзесят магунтых армейскіх мато-

раў разарвалі лясную цішыню. У неба ўзнялася хмара шызага дыму. Да трыбуны панесліся даклады аб гатоваўнасці разлікаў.

— «Кальцо», я «Трыбуна»!.. — працягваў палкоўнік Некрашэвіч. — Трыста!.. Трыццаці!.. Тры!

Танкі-веліканы толькі гэтага і чакалі. Услед за імі на «ўзлётку» вырваліся астатнія разлікі: БМП-2, БТР-80, супрацьтанкавыя ракетныя комплексы «Штурм-С», самаходныя гаубіцы 2С3 «Акацыя», самаходныя гарматы 2С5 «Гіацынт-С». Сапраўднае ўпрыгажэнне парадку — самаходныя гаубіцы-веліканы «Мста-С», рэактыўныя сістэмы залпавага агню «Белград» і «Смерч». І, вядома ж, — знакамітыя ЗПРК «Тунгуска», ЗРК «Аса-АКМ», «Бук» і С-300...

Праходжанне шаснаццаці парадных разлікаў ваеннай тэхнікі — уражальнае відовішча. У кожнай з гэтых машын адмысловы характар і надвызначна моц. Сярэдня хуткасць механізаванай калоны — дваццаці кіламетраў у гадзіну. Па ходзе руху неабходна захоўваць не толькі раўнавагу ў шэразе з трох баявых машын, але і дыстанцыю на-



«РАЎНЕННЕ НА СЯРЭДЗІНУ!»

А ГЛЯД-конкурс строю і салдацкага песня, марш-кідок і турьстычная эстафета... На працягу двух дзён больш за сто школьнікаў, хлопцаў і дзяўчат — а гэта сем камандаў Міншчыны — удзельнічалі ў абласным фінале моладзевай ваенна-патрыятычнай гульні «Бастыёны мужнасці», які прайшоў на базе 72-га гвардзейскага адбанднага вучэбнага цэнтра падрыхтоўкі прапаршчыкаў і моладзых спецыялістаў. З кожным годам папулярнасць гэтай гульні толькі ўзрастае. І, дарчы, узростаюць і патрабаванні да прэтэндэнтаў на перамогу. Можна менавіта таму сёлетня барацьба была даволі моцнай. Па выніках спаборніцтва першае месца ў каманды з Капыльскага раёна, другімі сталі хлопцы і дзяўчаты з Жодзіна, замыкаюць тройку лідараў школьнікі з Мядзельшчыны. Гэтыя каманды былі ўзнагароджаны каштоўнымі падарункамі і дыпламамі. Галоўныя мэты гульні — гэта ваенна-патрыятычнае выхаванне моладзі, падрыхтоўка да прызыўнай моладзі для праходжання службы ва Узброеных Сілах, а таксама навучанне навывкам жыццявання і паводзінаў на надзвычайных сітуацыях.

Марына БЕГУНКОВА.
Фота аўтара.
Барысаўскі раён, п. Печы.

Любімыя песні вайскоўцаў

«Пераможны час» — твор, які быў напісаны да 65-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Упершыню песня прагучала ў час святкавання Дня Незалежнасці ў 2009 годзе каля стэлы «Мінск — горад герояў». Першым выканаўцам былі заслужаныя артысты Рэспублікі Беларусь Л. Некрашэвіч і саліст ансамбля Д. Гайдуюк у суправаджэнні аркестра, хору і артыстаў балета ансамбля.

Музыкальная партытура для «Пераможны час» з тэкстам і перакладам.

Рубрыку вядзе Уладзімір ВАРПАЎЕЦ, начальнік — мастацкі кіраўнік Акадэмічнага ансамбля песні і танца Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь.



ВАЕННЫ ПАРАД: ГАТОВАЎНАСЦЬ № 1

фармат прадстаўлення парадных разлікаў: яны былі павялічаны да ста п'ятдзесці чалавек. Цяпер у шэрагах — не дзесяць, а п'ятнаццаць воінаў. Гэта істотна ускладняе падрыхтоўку, бо трымаць раўнавагу ў такім страі значна цяжэй. Аднак афіцэр упэўнены, што да дня правядзення генеральных трэніровак, якія адбудуцца 28 і 30 чэрвеня, усе няроўнасці будуць ліквідаваны.

За адну гарнізонную трэніроўку разлікі праходзяць шэсць кругоў, пяцьсот метраў кожны. Усяго — амаль тры кіламетры ідэальнага стравяго кроку ва ўмовах анамальнай спякоты. Агульны «прабег» за паўтара месяца — каля сарака (!) кіламетраў. І гэта — без уліку падрыхтоўкі ў падраздзяленнях.

— Усе хлопцы без выключэння імкнуліся патрапіць у парадную «каробку», — прызнаўся курсант ваенна-тэхнічнага факультэта БНТУ малодшы сяржант Аляксандр Бітус.

— Аднава успрыманася як асабістая трагедыя. Крыўдна было і тым, хто трапіў у запасныя. Бо для нас ваенны парад — гэта асабліва падзея, гонар за асабістае дачыненне да такой значнай падзеі ў жыцці краіны.

Аляксандр упэўнены, што ў першы раз будзе удзельнічаць у парадзе. Тры гады таму, яшчэ суваораўцам, ён адбываў барабанны дробат, задаючы тэмп усім парадным разлікам. Цяпер жа прызнаецца, што з барабаннымі палачкамі кропчыца было лятчыць, чым з аўтаматам у руках.

Безумоўна, бурныя авацы будучы суправадчыц выступленне роты ганаровай варты. Я не маю права раскрываць падрабязнасці святковага пляч-канцэрта — такое відовішча трэба бачыць.

Удзельнікі парадку адзначаюць, што вельмі важна правільная настроіца, быць псіхалагічна гатовым да той вялікай адказнасці, што кладзецца на іх. Мільёны вачэй будучы уважліва сачыць за кожным рухам воінаў. Усведамляюць гэта, пагадзіцца, няпроста.

Для ваеннага чалавека удзел у парадзе — асаблівы гонар. Прайсці стравым крокам міма стэлы «Мінск—горад-герой» не проста ганарова. Гэта — сваіро роду узнагарода за добрасумленную службу, знак асаблівага даверу. Няма сумнення ў тым, што 3 ліпеня людзі ў пагонах не падаўдучы!

Аляксандр ХОЛАД,
ваеннае інфармацыйнае агенства «Ваяр».
Фота аўтара.



ПАЛЁТЫ — І Ё СНЕ, І НАЯВЕ!

рамонце з завода-вытворцамі. Напрыклад, калі гэта самалёт Ан-26, то рамантаваць яго будучы ў Кіеве.

— Я лічу, што таго рэсурсу самалётаў і верталётаў, які вызначаны пры іх здачы ў эксплуатацыю, пакуль дастаткова (тэрмін службы верталёта, па ацэнках канструктараў, 28 гадоў), — гаворыць падпалкоўнік Марскі.

Паводле слоў падпалкоўніка Марскога, мамы вайскоўцаў не баюцца, што іх сыны застаюцца галоднымі. А жонкі дзіц увогуле ў далоні пляскаюць ад радасці.

— Звычайны салдат у нас мае выбар, — адзначае Вадзім Марскі. — Напрыклад, у абед гэта два віды салатаў, два ці тры віды гарніру і мясцова, супот таксама. Таму на харчаванне не скардзіцца...

Што ж датычыць грашовага забеспячэння, то малады афіцэр-выпускнік наземнага складу атрымлівае 1,2 млн рублёў. Грашовае забеспячэнне лётчыкам значна вышэйшае. Розніца паміж наземным і лётным складам залежыць ад класнай кваліфікацыі і надбаўкі за асабліва ўмывы працы.

Стары САМАЛЁТ НЕБА НЕ КОЛІЦЬ?
50-я база мае на ўзбраенні транспартныя самалёты Ан, ІЛ, розныя мадыфікацыі верталётаў Мі, а таксама іншыя адзіны транспартнай авіяцыі. Новай тэхнікі нямаш.

— На жаль, з-за эканамічных стан дзяржавы не дазваляе забеспячаць нас новымі ўзорамі ўзбраення. Але праводзіцца праграма мадэрнізацыі авіяцыйнай тэхнікі і ўкладваюцца сродкі на падтрыманне яе ў базальным стане, — кажа падпалкоўнік Марскі.

Рамантунны авіяцыйную тэхніку ў Беларусі на авіярамонтных прадпрыемствах у Баранавічах і Оршы. Таксама існуюць дамоўленасці па

ПЯТНІЦА, 8 ЛІПЕНЯ

ПЕРШЫ

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00 (з сурдаперакладам), 15.00, 19.00 Навіны.
 6.05, 7.10, 8.15 «Добрай раніцы, Беларусь!».
 7.05, 8.05 Зона Х.
 7.30, 11.50 Дзелавае жыццё.
 8.35 Сфера інтарсаў.
 9.10, 19.55 **Серыял «Маргоша»**.
 10.05 **Серыял «Маршрут міласэрнасці»**.
 10.50, 18.00 **Серыял «Маруся Вяртанне»**.
 11.40 «Зямля беларуская».
 «Спадчына зямлі Аршанскай»
 12.15 **Меладрама «Слон і моська»**.
 13.45 «2014. Мінск. Напярэдні».
 14.15 **Сінематэка**.
 15.15, 19.20 Навіны рагіёна.
 15.35 «Школа доктара Кама-роўскага».
 16.05 **Серыял «Прыгоды салдата Івана Чоңкіна»**.
 17.00 **Жаночае ток-шоу «Жыццё як жыццё»**.
 19.30 «Зона Х». Вынікі тыдня.
 21.00 Панарама.
 21.50 «Славянскі базар у Віцебску-2011». Дэбют.
 22.00 «Славянскі базар у Віцебску-2011». Урачыстае адкрыццё.
 1.15 Дзень спорту.

АНТ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00 (з субцітрамі), 18.00, 20.30, 1.10 Навіны навіны.
 6.05 «Наша раніца».
 9.05 «Жыццё здарова!».
 10.20 «Смак».
 11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 Навіны спорту.
 11.10 **Серыял «Аматарка прыватнага вышуку Даша Васільева»**.
 11.55 «Дэтэктывы».
 12.30 «Жывая прырода: прамы рэпартаж».
 13.10 «Кантрольная закупка».
 13.45 «Модны прыгвар».
 14.50 «Зраумець. Дараваць».
 15.25 «Хачу ведаць».
 15.15 **Серыял «Заручальны прысячак»**.
 17.05 **Серыял «Зачараваны ўчастак»**.
 18.20 «Чакай мяне».
 18.55 «Поле цудаў».
 20.00 Час.
 21.05 Дзень сямі, каханні і вернасці. Святочны канцэрт.
 23.15 «Пісьмы да Джульеты».

ЛАД

7.00 Ладная раніца.
 8.00, 21.15 Тэлебарометр.
 8.05, 17.55 **Серыял «Ты маё жыццё»**.
 8.55 **Драма «Раскіданае гняздо»**.
 10.20 «Гаспадар».
 10.45 «Застылая музыка Лангбарда».
 11.25 Конкурс-віктарына

СУБОТА, 9 ЛІПЕНЯ

ПЕРШЫ

7.00 Існасць.
 7.25 «Добрай раніцы, Беларусь».
 9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Навіны.
 9.10 Здароўе.
 9.40, 21.40 «Славянскі базар у Віцебску-2011». Дэбют.
 9.50 «Шэф-кухар».
 10.55 **Серыял «Спраба Веры»**. 1-я серыя.
 11.25 **Камедыя «Кубанскія казкі»**.
 14.10 «Сінематэка».
 15.15 Навіны рагіёна.
 15.35 **Вакат планеты**.
 16.20 **Nota Bene**.
 16.50 «Атлас «Дыскаверы»».
 17.55 «Ваша лата».
 18.45 Латарэя «Пцічэрачка».
 19.15 «Славянскі базар у Віцебску-2011». Хор Тэрацага.
 21.00 Панарама.
 21.50 **Трылер «Шчаслівы лік Слєвіна»**.
 23.35 «Мая праўда». «Дэбашыр Башыраў».

АНТ

7.00 «Суботная раніца».
 8.00, 9.00, 16.00 (з субцітрамі), 20.30 Навіны навіны.
 9.05 **Серыял «Мая чудаюўная нянька»**.
 9.45 «Здароўе».
 11.15 «Смак жыцця».
 12.15 Разумніцкі і разумнікі.
 12.55 Мультифільм.
 13.15 «Хвіліна славы».
 13.15, 21.00 Навіны спорту.
 16.20 **Серыял «Абставіны, якія прапанаўвалі»**.
 18.20 **Фільм «Гол»**.
 21.05 **Маст. фільм «Вікі Крысціна Барселона»**.
 22.50 **Маст. фільм «Тарас Бульба»**.

ЛАД

6.40, 19.00 Дэймэс Бонд — Агент 007. Баявік «Доктар Но».
 8.30 Жансавет.
 9.00 Дача здароўя.
 9.30 **Меладрама «Кампенсация»**.
 11.05, 15.05 «Халі-галі».
 11.30, 18.55 Тэлебарометр.
 11.35 Навіны тэсты.
 12.10 Дыялогі пра рыбалку.
 12.40 **Серыял «Непрыгожая Бэці-Э»**.
 13.30 «Страсці па культуры».
 14.10 «Магія раяля».
 15.20 **Серыял «Маргоша»**. 1—4-я серыі.
 21.00 КЕНО.
 21.05 Канцэрт Вєуопсе. Experience Live.
 23.10 **Меладрама «Дзючына ў парку»**.

СТБ

7.10 «Анфас».
 7.25 «Сапраўдная гісторыя».

8 КАНАЛ

«Дзеці новага пакалення». Сямья класы. Фінал.
 12.30 **Фільм — дзеці «Па сакраце ўсяму свету»**.
 13.35 М/с «Іван і Мітрафан». Заклучоны серыі.
 14.05 Час футбола.
 14.35 Рэальны свет.
 15.00, 20.35 «Халі-галі».
 15.15 Скэтч-шоу.
 15.15 Гадзіна суда. Справы сямейныя.
 16.15 Урачыбныя тайны.
 16.45 Урачыбныя тайны.
 17.00, 23.55 Бтва экстрасэнсаў.
 19.00 **Меладрама «Кампенсация»**.
 21.00 Калыханка.
 21.20 КЕНО.
 21.25 «Рэпарцёр «Беларускі часінік»».
 22.10 **Маст. фільм «Каралі Мамба»**.
 0.45 «Пра мастацтва».
 1.10 Дыялогі пра рыбалку.

СТБ

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны».
 6.10, 17.20 «Мішчына».
 6.20, 7.45 «Раніца. Студыя добрага настрою».
 7.40, 20.10, 22.55 «СТБ-спорт».
 8.30 «Аўтапанарама».
 9.00 **Камедыя «Аруд і рэшчак»**.
 10.40 «Нашы высудзі».
 11.30 «Далёкія сваякі».
 11.40, 17.30 «Званая вясцёрка».
 12.35 «Агонь каханьня».
 13.50 «Фірмовая гісторыя».
 14.40 «Забойная сіла 3».
 15.40 «Next 3».
 16.50 «Ля параднага пад'езду».
 18.30 Ток-шоу «Лёс».
 20.00 «Сталічныя падрабязнасці».
 20.15 «Добры вечар, малы».
 20.35 «КВЗ. Першая ліга. 1/4 фіналу».
 23.00 «Супердыскач 90-х Mega Hits».

МІР

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.00, 21.00, 0.00, 1.00 Навіны Садружнасці (бягучы радок).
 5.05, 9.35 «Рэспубліка сьнянкі».
 5.20, 15.25, 4.25 «Даведнік».
 6.05 «Цік-так».
 6.30 М/ф «Воўка ў трыдзявятым царстве».
 7.05 **Маст. фільм «Піраты Ціхага акіяна»**.
 9.05 «Смачны свет».
 10.05 **Серыял «Анёл з Орлі»**.
 11.05, 1.05 **Маст. фільм «З каханымі не расставіцца»**.
 13.05 М/с «Прыгоды ў краіне эфеўфаў».
 13.30 **Серыял «Старшакласнікі»**.
 14.05 «Хіт-экспрэс».

МІР

5.00, 12.50 **Серыял «Камісар Мегрэ»**.
 5.50 «Пра што не прынята гаварыць».
 6.20, 2.20 **Маст. фільм «Дзючына пляшаецца на спатканне»**.
 7.30 М/с «Прыгоды Мумі Трылера».
 8.20 «Эксперыментатары».
 8.40 «Мільён пытаньняў пра прыроду».
 9.00, 15.00, 17.35 Навіны Садружнасці (бягучы радок).
 9.10 **Мар! Дзейнай! Будзі!»**.
 9.45 «Дачына свет».
 10.10 **Дак. серыял «Рэальныя гісторыі»**.
 10.40 **Маст. фільм «Без года тыдзень»**.
 13.50, 1.10 **Дак. серыял «Доказаны вiны»**.
 14.30, 1.50 «Саюзнікі».
 15.10 **Маст. фільм «Норты»**.
 16.40 Дэбют Міжнароднага фестывалю «Славянскі базар у Віцебску».
 17.00 «Простыя лічбы».
 18.20, 3.20 **Маст. фільм «На адкрытай вадзе»**.
 20.00 Урачыстае адкрыццё ХХ Міжнароднага фестывалю мастацтваў «Славянскі базар у Віцебску».
 23.00 **Маст. фільм «Бабулі надвае казалі»**.

МІР

7.00 **Маст. фільм «Яна вас кахае»**.
 8.30 «Юрмала».
 10.25 «Ранішняя пошта з Ларыскай Грыбалевай».
 11.00, 14.00 **Весткі**.
 11.10 «Суботнік».
 11.50 **Маст. фільм «Сюрпрыз»**.
 13.35 М/ф.
 14.15 «Сумленны дэтэктыў».
 14.45 «Гарадок».
 15.15 «Улада факта».
 16.00 **Маст. фільм «Кар'ера Дзімы Горына»**.
 17.40 «Суботні вечар».
 19.25 «Смяяцца дазваляецца».
 19.55 **Надвор'е на тыдзень**.
 20.00 **Весткі ў суботу**.
 20.45 **Маст. фільм «Закаханы і няўзброены»**.
 22.30 Урачыстае цырымонія адкрыцця ХХ Міжнароднага фестывалю «Славянскі базар у Віцебску».
 0.15 **Маст. фільм «Маналог»**.

НТБ—БЕЛАРУСЬ

7.40 М/ф «У краіне нявывучаных урокаў».
 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сьнянкі.
 8.20 «У зоне асабліва рызыка».
 8.50 «Медыцынскія тайны».
 9.25 «Устага: вышукі».
 10.20 «Жывуць жа людзі!».
 11.00 «Кулінарныя падытанкі».
 11.55 «Кватэрнае пытанне».
 12.30 «Справа чынная».
 11.50 **Камедыя «Кончанья малярны»**.
 13.40 «Сакратны паломнік».
 14.15 **Серыял «Каломба»**.
 16.00 «Адшукваецца адпачынак».
 17.45 **Серыял «Думаць як злачынец»**.
 18.10, 19.20 **Серыял**

НТБ—БЕЛАРУСЬ

7.00 «НТБ раніца».
 8.35 «І зноў прывітанне!».
 9.30, 15.35, 18.35 «Агляд. Надзвычайнае здарэнне».
 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сьнянкі.
 10.20 «Развод па-руску».
 11.10 «Да суда».
 11.10 «Суд прысяжных».
 13.25 **Серыял «Сужэнцы»**.
 15.05 «Графесія — рэпарцёр».
 16.25 **Серыял «Вяртанне Мухтара»**.
 18.10 «Чыстасардэчнае прызнанне».
 19.35 **Серыял «Ліцейны»**.
 21.15 **Серыял «Час Волкава»**.
 23.00 «Песня для вясцёга старошкі».
 0.05 **Драма «Бронсан»**.

ТНТ

5.00 «Невытлумачальна, але факт».
 6.00, 11.30 «Нікеладзон на ТНТ».
 7.25 М/с «Тасманскі д'ябал».
 8.30, 11.30 «Універ».
 9.30, 13.00, 18.00 **Серыял «Шчаслівы разам»**.
 10.40 М/с «Бітлджус».
 13.30, 22.00, 23.00, 3.00 «Дом-2».
 15.05 «Забароненае царства».
 17.00 «Інтэрны».
 17.00 «Зайцаў + 1».
 19.00 «Бітва экстрасэнсаў».
 20.00, 0.00 «Камедзі Клуб».
 21.00 «Наша Russia».
 23.00 «Сэкс» з Анфісай Чэхавай.
 4.00 «Школа рамонту».

ВТБ

6.00, 1.00 «PLAY».
 8.00, 18.00 Скэтч-шоу «6 кадраў».
 9.00, 20.00 **Серыял «Вароніны»**.
 10.00, 21.00 **Серыял «Кадэцтва»**.
 11.00 **Серыял «Каханне не тое, што здаецца»**.
 12.00, 17.00 «Хачу верыць».
 13.00 **Серыял «Новая сямейка Адамс»**.
 14.00 **Серыял «Цуды.com»**.
 15.00 **Серыял «Ранеткі»**.
 16.00, 0.00 **Серыял «Адчайныя хатнія гаспадыні»**.
 19.00 Скэтч-шоу «Даеш моладзь».
 22.00 «Відазбітва».
 23.00 «Добрыя жарты».

БЕЛАРУСЬ—РТР—БЕЛАРУСЬ

7.00 «Раніца Расіі».
 9.15 «Прамы эфір».
 10.10 «Мой сярэбраны шар. Валентіна Такарская».
 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 **Весткі**.
 11.30, 16.20 «Кулагін і партнёр».
 12.00 **Серыял «Манна нябесная»**.
 13.50, 16.50, 19.50, 0.00 Навіны—Беларусь.
 14.30 «Пра самае гадоўнае».
 15.25 «З новым годам!». Ток-шоу.
 17.45 **Серыял «Пяць хвілін да метра»**.
 18.50 **Серыял «Ефрасіння»**.
 20.30 «Юрмала».
 22.15 **Маст. фільм «Сюрпрыз»**.
 0.10 **Маст. фільм «Яна вас кахае»**.

КУЛЬТУРА

5.30 «Еўраньос».
 9.00, 14.50, 18.30, 22.30 Навіны культуры.
 9.15, 1.50 Праграма перадачы.
 9.25, 22.50 «Сейнарка і пастух».
 18.40 **Фантастыка «Крыкуны»**.
 20.40 «Нэт».
 20.45 «Вечарніца».
 21.05 **Камедыя «Чудоўны»**.
 23.00 Покер дуэль.

ВТБ

6.00, 0.30 «PLAY».
 8.00 «Свет у тваёй талерцы».
 8.30, 15.30 **Серыял «Як сказаў Джым»**.
 9.30 «Відазбітва».
 10.30 «Дэкартаўныя стражцы».
 11.30 «Адны дома».
 12.00 Скэтч-шоу «6 кадраў».
 9.30, 3.55 «Школа рамонту».
 10.30 Еш і худзей!
 11.00 «Маладыя-нахабныя».
 12.00 **Фільм «Сурпрыз»**.
 15.00 «Хачу верыць».
 17.00, 23.00 Скэтч-шоу «Даеш моладзь».
 17.30 **Серыял «Вароніны»**.
 20.00 Шоу «Уральскія пельмені».
 21.30 Шоу «Дзюкэй богу ты прыйшоў».

БЕЛАРУСЬ—РТР—БЕЛАРУСЬ

7.00 **Маст. фільм «Яна вас кахае»**.
 8.30 «Юрмала».
 10.25 «Ранішняя пошта з Ларыскай Грыбалевай».
 11.00, 14.00 **Весткі**.
 11.10 «Суботнік».
 11.50 **Маст. фільм «Сюрпрыз»**.
 13.35 М/ф.
 14.15 «Сумленны дэтэктыў».
 14.45 «Гарадок».
 15.15 «Улада факта».
 16.00 **Маст. фільм «Кар'ера Дзімы Горына»**.
 17.40 «Суботні вечар».
 19.25 «Смяяцца дазваляецца».
 19.55 **Надвор'е на тыдзень**.
 20.00 **Весткі ў суботу**.
 20.45 **Маст. фільм «Закаханы і няўзброены»**.
 22.30 Урачыстае цырымонія адкрыцця ХХ Міжнароднага фестывалю «Славянскі базар у Віцебску».
 0.15 **Маст. фільм «Маналог»**.

НТБ—БЕЛАРУСЬ

7.40 М/ф «У краіне нявывучаных урокаў».
 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сьнянкі.
 8.20 «У зоне асабліва рызыка».
 8.50 «Медыцынскія тайны».
 9.25 «Устага: вышукі».
 10.20 «Жывуць жа людзі!».
 11.00 «Кулінарныя падытанкі».
 11.55 «Кватэрнае пытанне».
 12.30 «Справа чынная».
 11.50 **Камедыя «Кончанья малярны»**.
 13.40 «Сакратны паломнік».
 14.15 **Серыял «Каломба»**.
 16.00 «Адшукваецца адпачынак».
 17.45 **Серыял «Думаць як злачынец»**.
 18.10, 19.20 **Серыял**

НТБ—БЕЛАРУСЬ

7.00 «НТБ раніца».
 8.35 «І зноў прывітанне!».
 9.30, 15.35, 18.35 «Агляд. Надзвычайнае здарэнне».
 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сьнянкі.
 10.20 «Развод па-руску».
 11.10 «Да суда».
 11.10 «Суд прысяжных».
 13.25 **Серыял «Сужэнцы»**.
 15.05 «Графесія — рэпарцёр».
 16.25 **Серыял «Вяртанне Мухтара»**.
 18.10 «Чыстасардэчнае прызнанне».
 19.35 **Серыял «Ліцейны»**.
 21.15 **Серыял «Час Волкава»**.
 23.00 «Песня для вясцёга старошкі».
 0.05 **Драма «Бронсан»**.

ТНТ

5.00 «Невытлумачальна, але факт».
 6.00, 11.30 «Нікеладзон на ТНТ».
 7.25 М/с «Тасманскі д'ябал».
 8.30, 11.30 «Універ».
 9.30, 13.00, 18.00 **Серыял «Шчаслівы разам»**.
 10.40 М/с «Бітлджус».
 13.30, 22.00, 23.00, 3.00 «Дом-2».
 15.05 «Забароненае царства».
 17.00 «Інтэрны».
 17.00 «Зайцаў + 1».
 19.00 «Бітва экстрасэнсаў».
 20.00, 0.00 «Камедзі Клуб».
 21.00 «Наша Russia».
 23.00 «Сэкс» з Анфісай Чэхавай.
 4.00 «Школа рамонту».

ВТБ

6.00, 1.00 «PLAY».
 8.00, 18.00 Скэтч-шоу «6 кадраў».
 9.00, 20.00 **Серыял «Вароніны»**.
 10.00, 21.00 **Серыял «Кадэцтва»**.
 11.00 **Серыял «Каханне не тое, што здаецца»**.
 12.00, 17.00 «Хачу верыць».
 13.00 **Серыял «Новая сямейка Адамс»**.
 14.00 **Серыял «Цуды.com»**.
 15.00 **Серыял «Ранеткі»**.
 16.00, 0.00 **Серыял «Адчайныя хатнія гаспадыні»**.
 19.00 Скэтч-шоу «Даеш моладзь».
 22.00 «Відазбітва».
 23.00 «Добрыя жарты».

БЕЛАРУСЬ—РТР—БЕЛАРУСЬ

7.00 «Раніца Расіі».
 9.15 «Прамы эфір».
 10.10 «Мой сярэбраны шар. Валентіна Такарская».
 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 **Весткі**.
 11.30, 16.20 «Кулагін і партнёр».
 12.00 **Серыял «Манна нябесная»**.
 13.50, 16.50, 19.50, 0.00 Навіны—Беларусь.
 14.30 «Пра самае гадоўнае».
 15.25 «З новым годам!». Ток-шоу.
 17.45 **Серыял «Пяць хвілін да метра»**.
 18.50 **Серыял «Ефрасіння»**.
 20.30 «Юрмала».
 22.15 **Маст. фільм «Сюрпрыз»**.
 0.10 **Маст. фільм «Яна вас кахае»**.

КУЛЬТУРА

5.30 «Еўраньос».
 9.00, 14.50, 18.30, 22.30 Навіны культуры.
 9.15, 1.50 Праграма перадачы.
 9.25, 22.50 «Сейнарка і пастух».
 18.40 **Фантастыка «Крыкуны»**.
 20.40 «Нэт».
 20.45 «Вечарніца».
 21.05 **Камедыя «Чудоўны»**.
 23.00 Покер дуэль.

ВТБ

6.00, 0.30 «PLAY».
 8.00 «Свет у тваёй талерцы».
 8.30, 15.30 **Серыял «Як сказаў Джым»**.
 9.30 «Відазбітва».
 10.30 «Дэкартаўныя стражцы».
 11.30 «Адны дома».
 12.00 Скэтч-шоу «6 кадраў».
 9.30, 3.55 «Школа рамонту».
 10.30 Еш і худзей!
 11.00 «Маладыя-нахабныя».
 12.00 **Фільм «Сурпрыз»**.
 15.00 «Хачу верыць».
 17.00, 23.00 Скэтч-шоу «Даеш моладзь».
 17.30 **Серыял «Вароніны»**.
 20.00 Шоу «Уральскія пельмені».
 21.30 Шоу «Дзюкэй богу ты прыйшоў».

БЕЛАРУСЬ—РТР—БЕЛАРУСЬ

7.00 **Маст. філь**

НЯДЗЕЛЯ, 10 ЛІПЕНЯ

ПЕРШЫ

6.50 Камедыя «Як я быў вундэркіндам»... 9.10 «Арсенал»... 9.40 «Смяротная гонка»... 9.50 Фартыфікацыя... 10.35, 21.50 «Славянскі базар у Віцебску-2011»... 10.45 «Ведай нашых: Юрый Гарadzэцкі»... 10.55 Серыял «Спроба Веры»... 12.15 Камедыя «Верныя сябры»... 14.00 Дак. фільм «Базарнае стагоддзе»... 15.15 Навіны рэгіёна... 15.35 «Зорнае жыццё»... 16.30 «24 гадзіны»... 16.50 «Геніяльны сышчык»... 17.45 Канцэрт Міхаіла Задарнава... 19.00 «Аўтапанарама»... 19.15 Меладрама «А я кахаю жанатага»... 21.00 У цэнтры ўвагі... 22.00 «Славянскі базар у Віцебску-2011». Майстры мастацтваў Беларусі.

СТБ

7.15 «Я — падарожнік»... 7.40 Меладрама «Паненка — сялянка»... 9.30 «Аўтапанарама»... 10.00 «Вядомае прадстаўленне: самае смешнае»... 10.50 «Вялікае сведчанне»... 11.30 «Салдаты Дэмбель непазбежны!»... 13.25 «Добры дзень, доктар!»... 14.00 Дэтэктывы «Тайна чорных драздоў»... 15.40 Ток-шоу «Лёс»... 16.30 «24 гадзіны»... 16.50 «Геніяльны сышчык»... 17.45 Канцэрт Міхаіла Задарнава... 19.00 «Аўтапанарама»... 19.15 Меладрама «А я кахаю жанатага»... 21.00 У цэнтры ўвагі... 22.00 «Славянскі базар у Віцебску-2011». Майстры мастацтваў Беларусі.

МІР

5.00, 12.50 Серыял «Камісар Мегра»... 5.50 «Простыя лічбы»... 6.20, 1.30 Маст. фільм «Варатар»... 7.55 «Берыляка вучыцца чытаць»... 8.20 «Давайце маляваць!»... 8.40 «Спытай ва Усведа»... 9.00, 15.00, 0.40 Навіны Са-дзружнасці (блгуучы радок)... 9.10 «Ведаем рускую»... 9.10 «Гісторыя з геаграфія-й»... 10.40 Маст. фільм «Бабулі на-дзве казалі»... 13.50, 23.40 «Доказы віны»... 14.50 «Дыяспары»... 15.10 Серыял «Каханне і ін-шыя глупствы»... 18.10, 3.00 Маст. фільм «Кам-паньоны»... 20.00 Падагульняючая «Ра-зат»... 21.00 «Паўночнікі»... 21.30 Маст. фільм «Апошні куллет»... 3.00 Маст. фільм «Кампань-оны».

8 КАНАЛ

9.00, 13.55, 18.35, 21.00, 23.15 «Надвор'е»... 9.05 Мультпарад... 9.30 Мір вашаму дому... 9.40 Меладрама «Дзяўчына ў парку»... 11.35 «Халі-галі», Скетч-шоу... 11.45 Тэлебарометр... 11.50 Нашы тэсты... 12.25 Рэальны свет... 12.55 Серыял «Непрыгожая Бэці-Э»... 13.45 «Страсці па культуры»... 14.25 «Магія раяля»... 14.25 «Маргоша»... 21.00 «Спортлато 5 з 36».

ТНТ

5.00 М/с «Мішн Хіл»... 6.00 М/с «Гэй, Арнольд!»... 7.30 Народная латарэя «Да-ступнае жыллё»... 7.55 «Лато Спорт Супер»... 8.00 «Жаночая ліга: хлопцы, грошы і каханне»... 8.50 Латарэя «Першая Нацыя-нальная» і «Фабрыка ўдачы»... 9.00, 3.05 Школа рамонту... 11.00 «За што гатовы біцца хлопцы?»... 12.00, 0.00 Скетч-шоу «6 кад-раў»... 13.00 Серыял «Каханне не-тое, што здаецца»... 15.00, 23.00 «Гісторыя расій-скага шоу-бізнесу»... 16.30 «Добрыя жарты»... 17.30 Серыял «Вароны»... 20.00 «Тыдзень»... 22.00 Серыял «Гальцін-гі».

БЕЛАРУСЬ ТВ БЕЛАРУСЬ

7.00 «Уся Расія»... 7.15 М/ф... 7.35 Маст. фільм «Мана-лог»... 9.20 Маст. фільм «Закаханы і няўзброены»... 11.00, 14.00 Бесткі... 11.15 «Сам сабе рэжысёр»... 12.05 «Э новым домам!»... 12.35 Маст. фільм «Ідзі і не азірайся»... 14.15 «Смехапанарама Яўге-на Петрасяна»... 14.50 «Рамантыка раманса»... 15.50 «Хлопцы з нашага «Га-радка»»... 16.50 Маст. фільм «Трэмі-таў»... 18.30 «Смяццка дазваляе-ца»... 20.00 Бесткі тыдня... 21.05 Маст. фільм «Люблю 9 сакавіка!»... 22.40 Маст. фільм «Пачуй маё сэрца».

НТБ-БЕЛАРУСЬ

7.40 М/ф «Канікулы Баніфа-цы»... 8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сён-ня... 8.20 «Авіатары»... 8.50 «Іх норавы»... 9.25 «Ядзім дома!»... 10.20 «Крамлёўскія дзеці»... 10.30 «Андрэй Свэрдаў. На служ-бе ў НКВС»... 11.10 «Банкет на ўвесь свет»... 12.00 «Дачны адказ»... 13.20 «Справа Цёмная»... 14.10 Серыял «Знакі лёсу»... 15.40 «Развод па-руску»... 16.30 «Следства вялі...»... 17.20 «І зноў прывітанне!»... 18.10, 19.20 Серыял «УГРО».

ТНТ

5.00 М/с «Мішн Хіл»... 6.00 М/с «Гэй, Арнольд!»... 7.30 Народная латарэя «Да-ступнае жыллё»... 7.55 «Лато Спорт Супер»... 8.00 «Жаночая ліга: хлопцы, грошы і каханне»... 8.50 Латарэя «Першая Нацыя-нальная» і «Фабрыка ўдачы»... 9.00, 3.05 Школа рамонту... 11.00 «За што гатовы біцца хлопцы?»... 12.00, 0.00 Скетч-шоу «6 кад-раў»... 13.00 Серыял «Каханне не-тое, што здаецца»... 15.00, 23.00 «Гісторыя расій-скага шоу-бізнесу»... 16.30 «Добрыя жарты»... 17.30 Серыял «Вароны»... 20.00 «Тыдзень»... 22.00 Серыял «Гальцін-гі».

ІНТЭР+ ІНТЭР+

6.30 Код доступу... 6.55 Маст. фільм «Не плач, дзяўчынка!»... 8.10 Маст. фільм «Жыццё і незвычайныя прыгоды Ра-бінозана Круза»... 9.30 Школа доктара Кама-роўскага... 10.00, 0.50 Жыць — гэта мо-дла... 10.35 Маст. фільм «Вершнік без галавы»... 12.10 Маст. фільм «Паветра-ныя прытэ»... 13.30, 23.35 Маст. фільм «Праца над памылкамі»... 14.45 Разбор палетаў... 15.35 Маст. фільм «Зорчак мая ненаглядная»... 17.30 Серыял «Юрыкі»... 17.30 Вячэрні квартал... 18.15, 1.20 Маст. фільм «Ін-тэрвенцыя»... 20.00, 3.00 Падрабязнасці тыдня... 20.45, 3.45 Маст. фільм «За-летняя міна»... 22.55 Дак. фільм «Хроніка ра-баванняў»... 5.55 Д/л «Спецпадраздзялен-не «Амега»».

MTV

5.00, 0.00 Music... 6.00 Стэрэа, рэліза. The Best... 8.45 «Губка Боб»... 10.00 News блок Weekly... 10.30 Праверка чутак... 11.00, 19.00, 22.00 Зоркі на далоні... 11.30, 22.40 Трэндзі... 12.00 «Грыль чарт»... 13.00, 15.00, 17.00 Вобсык і спатканне... 13.20, 15.40, 17.30 У гасцях у продаж... 13.50, 15.50, 18.00 Сплатканне не выхваляе... 14.10, 16.20 Наступныя... 14.40, 16.40 Шалёныя продкі... 18.30 Гарачае кіно... 19.30 Хто круцейшы... 20.00 News блок Weekly... 21.00 Школа хулігану... 21.50 Замуж за мільянера... 23.10 «World Stage»... «Oasis».

НАША КІНО

6.30, 12.30 Меладрама «Вый-сці замуж за капітана»... 8.00 Плюс кіно... 8.30, 14.30 Маст. фільм «Востраў скарабаў»... 10.30, 16.40 Дэтэктывы «Дзяржаўны злчынец»... 14.30 Маст. фільм «Чалюс-кіны»... 18.30, 0.30 Камедыя «Сем нявест яфрэітара Збруе-ва»... 20.30, 2.30 Дэтэктывы «Зала-тая міна»... 22.45, 4.45 Маст. фільм «Містар Ікс».

ДОМ КІНО

3.00 Камедыя «Спартыўны гонар»... 4.40 Новы хіт. Меладрама «Адзінокая жанчына з дзі-цём»... 6.35 Фантастыка «Дзень няву»... 8.00 Камедыя «За вітрынай універмага»... 9.30 Баявік «Зладзеі ў за-кане 2»... 11.00 Экранізацыя школь-най праграмы «Дванаццатая краслаў»... 13.35 Прыгодніцкі фільм «Блакітны карбункул»... 14.45 Мюзікл па-руску «Прыгажун-мужчына»... 16.50 Новы хіт. Ваенная драма «Кудзёрнік»... 18.30 Камедыя «Формула каханна»... 20.00 Новы хіт. Трагікамед-най праграмы «Відрымагор, або Гі-сторыя майго космасу»... 21.20 Золата «Масфірма»... «Той самы Мюнхгаўзен»... 23.35 Камедыя «Прыехалі на конкурс кухары...»... 0.45 Фантастыка «Канец вачынасы».

ДЗІЦЯЧЫ СВЕТ

5.00, 9.00, 13.00 Камедыя «Прыгоды жоўтага чама-данчыка»... 6.15, 10.15, 14.15 М/с «Не-звычайны матч»... 7.00, 11.00, 15.00 Фільм-казка «Агонь, вада і... медныя тру-бы»... 8.25, 12.25 М/с: «Дачка Со-нца», «Дзякуй»... 15.00 Фільм-казка «Казка пра закаханага малера»... 16.20 М/с «Старыя знамяны»... 17.00 М/с «Падводныя бе-рэтэ»... 18.10 М/с: «Валідуб», «Сі-ня-вочка»... 19.00, 1.00 Серыял «Крот-2»... 20.00, 2.00 Серыял «Павуці-на-2»... 21.00, 3.00 Серыял «Запалыя хлопцы»... 22.00 Серыял «Народжаная рэвалюцыя»... 23.30 Серыял «Яры». 1-я се-рыя... 5.00, 4.15 М/ф... 6.00 М/ф «Кураж»... 6.30 М/ф «Ліга справядлі-ваці»... 7.00 М/ф «Бакуган»... 7.30 М/ф «Фостэр: дом для сяброў са свету фантазіі»... 8.00 Анімацыйны фільм «Стальны гігант»... 9.30 Маст. фільм «Акеама-рын»... 11.30 Здзіві мяне... 12.30 Маст. фільм «Вядзь-мак»... 15.15 Серыял «Нікіта»... 17.00 Дак. фільм «Апакаліп-сіс»... 18.00 Маст. фільм «Камандо з прыгада»... 19.45 Маст. фільм «Крабат — вучань ведзьмака»... 22.15 Дак. фільм «Жыццё пасля людзей»... 23.15, 2.15 Серыял «Са-праўдная кроў»... 0.15 Маст. фільм «Канфе-рка»... 3.15 Серыял «Дзіўныя пада-рожжы Геракла»... 7.00, 17.00, 1.00 Драма «Пётр

ТАС ТЭЛЕКЛУБ

19.00, 1.00 Серыял «Крот-2»... 20.00, 2.00 Серыял «Павуці-на-2»... 21.00, 3.00 Серыял «Запалыя хлопцы»... 22.00 Серыял «Народжаная рэвалюцыя»... 23.30 Серыял «Яры». 1-я се-рыя... 5.00, 4.15 М/ф... 6.00 М/ф «Кураж»... 6.30 М/ф «Ліга справядлі-ваці»... 7.00 М/ф «Бакуган»... 7.30 М/ф «Фостэр: дом для сяброў са свету фантазіі»... 8.00 Анімацыйны фільм «Стальны гігант»... 9.30 Маст. фільм «Акеама-рын»... 11.30 Здзіві мяне... 12.30 Маст. фільм «Вядзь-мак»... 15.15 Серыял «Нікіта»... 17.00 Дак. фільм «Апакаліп-сіс»... 18.00 Маст. фільм «Камандо з прыгада»... 19.45 Маст. фільм «Крабат — вучань ведзьмака»... 22.15 Дак. фільм «Жыццё пасля людзей»... 23.15, 2.15 Серыял «Са-праўдная кроў»... 0.15 Маст. фільм «Канфе-рка»... 3.15 Серыял «Дзіўныя пада-рожжы Геракла»... 7.00, 17.00, 1.00 Драма «Пётр

ТВ3

5.00, 9.00, 13.00 Камедыя «Прыгоды жоўтага чама-данчыка»... 6.15, 10.15, 14.15 М/с «Не-звычайны матч»... 7.00, 11.00, 15.00 Фільм-казка «Агонь, вада і... медныя тру-бы»... 8.25, 12.25 М/с: «Дачка Со-нца», «Дзякуй»... 15.00 Фільм-казка «Казка пра закаханага малера»... 16.20 М/с «Старыя знамяны»... 17.00 М/с «Падводныя бе-рэтэ»... 18.10 М/с: «Валідуб», «Сі-ня-вочка»... 19.00, 1.00 Серыял «Крот-2»... 20.00, 2.00 Серыял «Павуці-на-2»... 21.00, 3.00 Серыял «Запалыя хлопцы»... 22.00 Серыял «Народжаная рэвалюцыя»... 23.30 Серыял «Яры». 1-я се-рыя... 5.00, 4.15 М/ф... 6.00 М/ф «Кураж»... 6.30 М/ф «Ліга справядлі-ваці»... 7.00 М/ф «Бакуган»... 7.30 М/ф «Фостэр: дом для сяброў са свету фантазіі»... 8.00 Анімацыйны фільм «Стальны гігант»... 9.30 Маст. фільм «Акеама-рын»... 11.30 Здзіві мяне... 12.30 Маст. фільм «Вядзь-мак»... 15.15 Серыял «Нікіта»... 17.00 Дак. фільм «Апакаліп-сіс»... 18.00 Маст. фільм «Камандо з прыгада»... 19.45 Маст. фільм «Крабат — вучань ведзьмака»... 22.15 Дак. фільм «Жыццё пасля людзей»... 23.15, 2.15 Серыял «Са-праўдная кроў»... 0.15 Маст. фільм «Канфе-рка»... 3.15 Серыял «Дзіўныя пада-рожжы Геракла»... 7.00, 17.00, 1.00 Драма «Пётр

БЕЛАРУСЬ 21.05 ФІЛЬМ ДНЯ

«ЛЮБЛЮ 9 САКАВІКА!» (РАСІЯ, 2010 г.) Каця — паспяховая пісьменніца, якая выпускае адну за другой кнігі па псіхалогіі сямейных адносін. У прад-чуванні рамантычнай вачыры з мужам Аляксеем Каця знаходзіць дома акасітавую каробачку з пярэсцен-кам, які, хутчэй за ўсё, вечарам падарыць ёй ка-ханна. Але гэты не адзіны сюрырыз, які чакае яе ў гэты святочны дзень. Ражысёр — Сяргей Круцін. У ролях: Марына Зудзіна, Любоў Талкаліна, Сяргей Чанішвілі.

У праграме магчыма змяненні. Перадружка праграмы забаронена!

EUROSPORT

9.30, 14.00, 18.45 Футбол. Кубак свету. Жанчыны. 9.45 Уос гэта дзіва!!! 10.00 Аўтапорт. Серыял GP 3. 11.00, 15.55 Веласпорт. «Тур дэ Франс»... 11.30 Веласлэанне. Кубак свету. 12.45, 1.15 Супербайк. Чэмпі-янат свету... 20.45 Пляжны футбол. Еўра-ліга... 21.45 Мотаспартыўны часопіс. 22.00 Футбал атлетыка. Чэмпі-янат свету сярод студэнтаў... 23.00 Футбол. Кубак свету (U-17). Матч за 3-е месца... 1.00 Ралі рэйд. «Шайковы шлях»... 2.00 Футбол. Кубак свету (U-17). Фінал... 5.00, 10.00, 14.00, 17.00, 21.00, 2.00 Сусветны падарожнік... 6.00, 20.00, 1.00 Спорт на пла-неце... 7.00, 22.30 Пакаранне для аб-жоры... 7.30 «Неспакояная планета»... 8.00 Рэкі свету... 9.00, 0.30 Падарожжа сёння... 9.30 Круізі папоўка прыгод... 11.00 Круізі ў пошуках прыгод... 12.00 Індыйскі час... 13.00 Нататкі падарожніка... 15.00 Баястрашня падарож-ніка... 16.00 Лепшыя ў свеце пада-рожжы на машыцкле... 17.00, 23.00 Планета ежы... 18.00, 0.00 Далёкія берагі... 19.30 Пра галоўнае... 22.00 Шэф-кухар за мяжой... 7.00 Вуліца лемурэй... 7.25 «Застур Мікаэль»... 7.30 «Самая дзікае шоу»... 8.40 Джэф Корвін на волі... 9.00, 1.30 «Заасад Крыса Кахмфры»... 10.05 «Пакальная котка»... 11.00, 0.45, 6.10 Уводзіны ў сабаканазаванне... 11.55 Палюціны на кракадзі-ліці... 12.50 Дзіўныя прыгоды ў акіне... 13.45, 20.10 Перакладчыкі з сабакаў... 14.40 Уводзіны ў кататводства... 15.35 Прыгоды Осціна Сці-венса... 17.25 Рай для шымпанзэ... 18.20 Сабакі, коткі і іншыя лям-бікі... 19.15 Палюціны на вадзе... 21.05, 2.35 Жыццё ў зграі... 22.00, 3.30 Планета Зямля... 22.55, 4.25 Кітовыя войны... 15.15, 18.00, 2.00 «Справа тэхнікі»... 16.10 Атлас Discovery: адкры-ваючы Аўстралію... 17.00 Дзіцянчы ўрач... 17.40 Будзём здаровыя... 18.20 Уага, ежа! 18.45 Азбука здароўя... 19.30 Нетрадыцыйная меды-цына... 6.00, 7.50, 13.00, 16.55, 17.50, 18.50 Парыды ТДК... 6.25, 9.00, 14.30, 22.20 Усё лепшае для вас... 7.25, 12.00, 18.00, 22.00, 23.45, 5.00 Ваш доктар... 8.00 Добрай раніцы, каханна! 10.00, 17.00 Краўсця... 11.00, 16.00, 20.00 Ваш асабі-сты псіхолаг... 13.30, 20.00 Нашы дзеці... 15.30 Латарэя «Бінга»... 19.00, 22.30, 4.00 Люстэрка жыцця... 21.00, 0.05 Сексуальная рэ-валюцыя... 1.00 Твой дом... 3.00 Маст. фільм.

TRAVEL TRAVEL

5.00, 10.00, 14.00, 17.00, 21.00, 2.00 Сусветны падарожнік... 6.00, 20.00, 1.00 Спорт на пла-неце... 7.00, 22.30 Пакаранне для аб-жоры... 7.30 «Неспакояная планета»... 8.00 Рэкі свету... 9.00, 0.30 Падарожжа сёння... 9.30 Круізі папоўка прыгод... 11.00 Круізі ў пошуках прыгод... 12.00 Індыйскі час... 13.00 Нататкі падарожніка... 15.00 Баястрашня падарож-ніка... 16.00 Лепшыя ў свеце пада-рожжы на машыцкле... 17.00, 23.00 Планета ежы... 18.00, 0.00 Далёкія берагі... 19.30 Пра галоўнае... 22.00 Шэф-кухар за мяжой... 7.00 Вуліца лемурэй... 7.25 «Застур Мікаэль»... 7.30 «Самая дзікае шоу»... 8.40 Джэф Корвін на волі... 9.00, 1.30 «Заасад Крыса Кахмфры»... 10.05 «Пакальная котка»... 11.00, 0.45, 6.10 Уводзіны ў сабаканазаванне... 11.55 Палюціны на кракадзі-ліці... 12.50 Дзіўныя прыгоды ў акіне... 13.45, 20.10 Перакладчыкі з сабакаў... 14.40 Уводзіны ў кататводства... 15.35 Прыгоды Осціна Сці-венса... 17.25 Рай для шымпанзэ... 18.20 Сабакі, коткі і іншыя лям-бікі... 19.15 Палюціны на вадзе... 21.05, 2.35 Жыццё ў зграі... 22.00, 3.30 Планета Зямля... 22.55, 4.25 Кітовыя войны... 15.15, 18.00, 2.00 «Справа тэхнікі»... 16.10 Атлас Discovery: адкры-ваючы Аўстралію... 17.00 Дзіцянчы ўрач... 17.40 Будзём здаровыя... 18.20 Уага, ежа! 18.45 Азбука здароўя... 19.30 Нетрадыцыйная меды-цына... 6.00, 7.50, 13.00, 16.55, 17.50, 18.50 Парыды ТДК... 6.25, 9.00, 14.30, 22.20 Усё лепшае для вас... 7.25, 12.00, 18.00, 22.00, 23.45, 5.00 Ваш доктар... 8.00 Добрай раніцы, каханна! 10.00, 17.00 Краўсця... 11.00, 16.00, 20.00 Ваш асабі-сты псіхолаг... 13.30, 20.00 Нашы дзеці... 15.30 Латарэя «Бінга»... 19.00, 22.30, 4.00 Люстэрка жыцця... 21.00, 0.05 Сексуальная рэ-валюцыя... 1.00 Твой дом... 3.00 Маст. фільм.

NATIONAL GEOGRAPHIC

5.00, 12.00, 18.00, 19.00, 4.00 Мегазаводы... 6.00 Цуна-юда дыназаўры... 7.00 Знаемсця — дыназаў-ры... 8.00 У пошуках акул... 9.00 На кручку... 10.00 Малпы ў горадзе! 11.00 Найцяжэйшы ў свеце рамонт... 13.00 Небяспечныя сустрачкі... 14.00 Вялікія міграцыі... 15.00 Мегазвол... 20.00, 23.00, 2.00 «У глыбінях Ледавітага акіяна»... 21.00, 0.00, 3.00 Дзікае пры-роднае Расіі... 22.00, 1.00 З пункту гледжання навукі... 7.00 Маланкавая катастрофа... 7.55, 3.50 Вынайці будучы-ню... 8.50, 13.25, 21.00, 2.55 Разбу-ральнікі легендаў... 9.45, 4.45 Як гэта працуе? 10.10 Э чаго гэта зроблена? 11.35 Палюціны ўльбі Аляскі... 11.35 Бывыць любой цаной... 12.00, 1.00 У вагоні за ураганам... 12.20, 2.00 Навуковая нефан-тастыка... 17.30 Пляткарка... 19.10 Добрая жонка... 20.00 Людзі ў дрэвах... 22.15 Маст. фільм «Толкі для жанчыны»... 23.50 «Неба Мантаны» Но-ры Робертс... 3.20 Драма «Шчаслівая ся-м'я»... 7.00, 18.40, 21.30, 0.55 «Без вестаў зніклія»... 7.55 «Тайна Лаўры»... 12.20, 17.50 «Смачнае за-хапленне»... 13.20 «Стол на траіх»... 19.35, 1.50 «Спакуснік»... 22.25 «Каханне адно»... 2.40 «Прысутнасць Аніты»... 0.00 «Дваяжэнне»... 0.15, 5.00, 10.50, 23.25 Зор-ны крэйсер Галактыка... 1.50, 16.50, 22.00 Фактар страху... 2.35, 7.10, 17.40 Чорная ла-гуна... 4.05, 8.35, 13.15 Палюціны-ча на прывідаў... 9.25, 15.15, 20.30 Кайл ХУ... 14.00 Страшна цікава... 14.30, 19.00, 22.50 Жнец... 19.45 Стаўпы Зямлі.

зоnе romantic RAMАНТЫКА

7.00, 18.40, 21.30, 0.55 «Без вестаў зніклія»... 7.55 «Тайна Лаўры»... 12.20, 17.50 «Смачнае за-хапленне»... 13.20 «Стол на траіх»... 19.35, 1.50 «Спакуснік»... 22.25 «Каханне адно»... 2.40 «Прысутнасць Аніты»... 0.00 «Дваяжэнне»... 0.15, 5.00, 10.50, 23.25 Зор-ны крэйсер Галактыка... 1.50, 16.50, 22.00 Фактар страху... 2.35, 7.10, 17.40 Чорная ла-гуна... 4.05, 8.35, 13.15 Палюціны-ча на прывідаў... 9.25, 15.15, 20.30 Кайл ХУ... 14.00 Страшна цікава... 14.30, 19.00, 22.50 Жнец... 19.45 Стаўпы Зямлі.

здароўе

5.00, 20.00 Гісторыя хвароб... 5.40, 20.40 Курс лячэння... 6.20, 21.20 Зялёная аптэка... 6.50, 21.50 Шола розуму... 7.30, 22.30 Пра дыеты і не-толькі... 8.00, 23.00 Як не страціць здо-роўя... 8.40, 23.40 Клінічны гіпноз... 9.20, 18.50, 0.20 Найноўшыя дасягненні... 9.50, 12.30, 0.50, 3.30 Шлях да здароўя... 10.30, 1.30 Дзіця нарадзілася... 11.00, 2.00 Сакрэты здароўя... 11.25, 2.25 Энциклапедыя па-мылкаў... 11.50, 2.50 Я расту... 12.55, 3.55 Памылкі здароўя... 13.35, 4.35 Дзіцячая медыцына... 14.00 Генезіс здароўя... 14.50 Пачуці чалавека... 15.30 Колькі вам гадоў? 16.10 Дыялог пра харчаванне...

ТДК

6.00, 7.50, 13.00, 16.55, 17.50, 18.50 Парыды ТДК... 6.25, 9.00, 14.30, 22.20 Усё лепшае для вас... 7.25, 12.00, 18.00, 22.00, 23.45, 5.00 Ваш доктар... 8.00 Добрай раніцы, каханна! 10.00, 17.00 Краўсця... 11.00, 16.00, 20.00 Ваш асабі-сты псіхолаг... 13.30, 20.00 Нашы дзеці... 15.30 Латарэя «Бінга»... 19.00, 22.30, 4.00 Люстэрка жыцця... 21.00, 0.05 Сексуальная рэ-валюцыя... 1.00 Твой дом... 3.00 Маст. фільм.



МАЛАДЗЕЧАНСКАЯ «МАЦІ-БЕЛАРУСЬ»

Яшчэ не ўсе маладзечанцы ведаюць, што іх горад ужо пад апэкаю сваёй Божай Маці, увасобленай у бронзавай скульптуры і ўсталяванай толькі ўчора на 12-метровым пастамеце на самым узедзе ў горад. Фігуру вышыняю тры з паловай метры, вагою ў тону семсот кілаграмаў прывезлі з мінскага скульптурнага комплексу і з дапамогаю спецыялістаў уаўраўнення «Прайтэхбуд» Уладзіміра Самасюка, Дзмітрыя Дашкевіча і Уладзіміра Кішкурнага паднялі спачатку высока ў неба, а потым навечна замацавалі новы сімвал мала

ДЗЕ ЖЫВЕ МІЛАСЭРНАСЦЬ?

Калі не ведаце, то я вам скажу: у Столінскага раёна. На шчасце, не толькі ў ім. Але там ёсць адзін канкрэтны адрас, па якім можна знайсці жанчыну. Яе зовуць Лідзія Паддубная, яна жыве ў вёсцы Харомск...

Цяпер стала модна праўляць міласэрнасць і спадугу. То тут, то там чуюм пра дабрачынныя акцыі, ахвяраванні, дапамогу дзіцячым домам і прытулкам. На слыху апошнім часам гранд'эзная акцыя па падтрымцы анкалагічна хворых дзяцей, якую ўзначаліў у суседняй краіне расійская актрыса Чуплан Хаматава. Чуплан разам з багатай і ўплывовай бізнэс-ляды разгарнулі вялікую работу, найперш сталі быць трыўгоў. І вось за бюджэтныя падтрымку на гадзі прэзідэнта-прэ'ера Пуціна. І вось за бюджэтныя сродкі ў Маскве ўзялі новы дзіцячы анкалагічны цэнтр сусветнага ўзроўню. Актыўнасць ж дабрачыннага фонду працягваюць збіраць грошы на дарэгія замежныя лекі для пацыентаў, якія лечацца не толькі ў Маскве, але па ўсёй вялікай Расіі. Несумненна, гэта вялікая, высакародная справа.

Ёсць і на нашай зямлі нямыла прыкладаў падобнага кшталту. І заўсёды былі. Нядаўна ў кніжцы пра сям'ю Багдановіча даяўляю працягчы пра сучасныя маці пазта — жонку мінскага губернатара. Першая дама губерні курыравала, як тады было прынята, прытулкі і багдазельні. Грошы яна, здаралася, збірала арыгінальнымі спосабамі. У тым часе, відавочна, таксама праводзіліся народна нахкілат цяперашніх выканкамай. Калі прыбывалі ўдзельнікі сходу, жонка губернатара пад'юдыла найперш да таго, каго павінны былі асабліва ўшчуваць. Кандыдат на праборку,

вядома, не скупіўся, гатовы быў на ўсё, толькі б які-небудзь палепшыць сваё становішча, — ён даваў прыстойную суму для бедных. Наступны — такім ужо было этыкет — не мог даваць менш за паўрэдыяга. Такім чынам збіралася поўная сума, якая шла на падтрымку дзіцячых прытулкаў, балніц, іншых па-добных устаноў. Можна цяперашнім жонкам уплывовых людзей вярта было б вывучыць той вопыт?

Зараз міласэрнасць набыла крыху іншы афарысы і, так бы мовіць, калектыўны характар. Перад Новаым годам і Калядама, напярэдадні дня абароны дзяцей то там, то тут прамяліны інфармацыя, што работні пракуратуры наведвалі прытулак, супрацоўнікі яшчэ адной сілавой структуры паехалі ў дзіцячы дом, падшэфіць устаноў маюць ДАІ і Дэпартамент аховы... Банкі падтрымліваюць школы-інтэрнаты, санаторыі, спартыўныя школы. Часам даводзіцца чытаць або глядзець на тэлевізары, які буйныя прадпрыемствы ладзяць дабрачынныя візіты ў прытулкі, дзіцячыя дамы і інтэрнаты для састарэлых. Гэта правільна. Часцей і часцей у кантэксце эканамічнай палітыкі можна сустраць катэгорыю — сацыяльна адказнасць бізнэсу. Усё гэта прыгожа, правільна, свачасова. Але... у падобныя паездкі бізнэсманы, служачыя, сілавкі любяць захапіць апаратар, факткарэспандэнта, кілопацыя, каб добрая справа не засталася па-за увагай сродкаў масавай інфармацыі. Нельга іх у гэтым папаракаць. Бо ўсялякая папулярнасць дабрачыннасці заклікана служыць прыкладам.

Але я хачу гаварыць абніма пра іншае, пра тую міласэрнасць, якая не імкнецца да вядомасці, якая ад пачатку жыве ў нашых людзях. Такіх, як Лідзія Фёдаруна Паддубная.

Святлана ЯСКЕВІЧ.

Факт

Тысячнае дзіця

Супрацоўнікі Дома грамадзянскага абраду Гродзенскага гарвыканкама правялі ў абласным клінічным перынатальным цэнтры ўрачыстую рэгістрацыю тысячнага дзіцяці, што нарадзілася сёлета ў горадзе над Нёманам.

Дарчы, чэрвень азнаменаваўся ў перынатальным цэнтры першай у гэтым годзе тройняй: мамай трох хлопчыкаў стала Іна Піскун з вёскі Багудзенка Навагрудскага раёна, якая працуе даяркай у сельгаспрад-прыемстве «Свіцязь». У 2008—2010 гадах нарадзілася таксама па адной тройні, у 2006-м іх было дзве, а ў наступным годзе — тры.

Барыс ПРАКОПЧЫК.

Ураган прагуляў па вёсцы

Як паведамлялася, 29 чэрвеня на в. Вялікая Валахва, што пад Баранавічамі, наляцела бура.

Шквалістым ветрам паваліла два дзясяткі дрэў, пападалі платы, былі пашкоджаны будынкі і лінія электраперадач.

На ліквідацыю наступіў урагану спатрэбіліся 952 лісты шыферы, 65 рулонаў руберойду і піламастэрыялы.

Сымон СВІСТУНОВІЧ.

Мочна «Фанілі» катоды

У пасёлку Гатава Мінскага раёна падчас правядзення радыяцыйна-нага кантролю аўтамабіля з грузам металічнага лому пры ўездзе на тэрыторыю рэспубліканскага ўнітарнага вытворчага прадпрыемства «Мінскадрукмет» стацыянарная ўстаноўка радыяцыйнага кантроля зафіксавала перавышэнне ўзроўню радыяцыі.

Работнікі МНС знайшлі крыніцу інізуючага выпраменьвання: 21 металічны стрыжань дыяметрам 12 міліметраў і цыліндрычны прадмет дыяметрам 3 сантыметры. Узровень радыяцыйнага фону на іх паверхні склаўдаў 10,5 мкЗвч (перавышэнне ў 52,5 раза). На адлегласці 1,5 метра ад выкружанага металу радыяцыйны фон быў у межах нормы. Крыніцай інізуючага выпраменьвання аказалася катоды плазменнага генератара, вырабленага з вальфрэму з дабаўленнем аксіду торыя-232 агульнай вагой 8,1 кілаграма, якія былі дастаўлены для ўтылізацыі на камунальнае ўнітарнае прадпрыемства па абыходжанні з адходамі «Экарэс».

Сяргей РАСОЛЬКА.

Беспрацоўны валютчык папаўся

У Наваполацку супрацоўнікі міліцыі затрымалі 33-гадовага валютчыка, які «дапамагў грамадзянам» купіць-прадаць валюту. У яго канфіскавалі 8,6 мільёна рублёў, 1340 долараў і 16 тысяч расійскіх рублёў. Беспрацоўны багач будзе прыцягнуты да адказнасці за парушэнне парадку правядзення валютных аперацый.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

Кароў апрыходавалі на выгане

У ААТ «Птушкафарбыя «Дружба» з пашы прапалі дзве каровы. Пра гэта ў міліцыю звяў заатэхні прадпрыемства.

Калі супрацоўнікі міліцыі пачалі шукаць гэтых жывёл, то падарэзнае пала на двух пастухоў, якія пасвілі статак. Было даказана, што менавіта пастухі на выгане зарэзалі тых кароў, а мяса прадалі па аб'ёме жыхару Баранавічам.

Пастухам (19 і 23 гадоў) пагражае крмынальнае адказнасць, а 7 міль рублёў даявдзецца вярнуць роднаму прадпрыемству.

Кантрабанда на сабе

На пунце прапуску «Макраны» увагу брэсцкіх памежнікаў прыцягнула пасажырка «Мерседэса».

А я к можна было на 37-гадовую жанчыну не звярнуць увагі, калі яна нацягнула на сябе 50 трусоў, 20 купальнічак, 15 бюстгалтэраў і 10 мужчынскіх маек!

Кантрабанда коштам 3 міль рублёў канфіскавана.

Сымон СВІСТУНОВІЧ.

Сапраўдная жанчына?

17-гадовая жыхарка Светлагорска набіла маладога чалавекка, на пяць гадоў старэйшага за яе. Дзяўчына, з якой хлопец спачатку распіваў спіртныя напоі ў лесе, адкрыта выкрала яго мабільнік. А вось у вёсцы Колына Жыткавіцкага раёна тры маладыя чалавекі (два навуччоныя ГПТБ і адзін школьнік) каля мясцовага Дома культуры пабілі трох дзяўчат, малодшай з якіх толькі 15 гадоў. Да таго ж адзін з «героўў» напярэдадні адзначыўся крадзяжом двух мотамішлеў.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

На Міншчыне папулярнасцю ў гошнічыкаў аўтамабіляў карыстаюцца «Фальксваген», «Аўдзі», «БМВ» і «ВАЗы» першай і шостага мадэляў

Як паведаміў карэспандэнту агенцтва «Мінск—Навіны» начальнік аддзялення аітцыі і прапаганды Упраўлення ДАІ УУС Мінскаблвыканкама Алег Цюрын, з пачатку гэтага года на тэрыторыі Міншчыны адзначана больш як 90 зноўнаў і 30 крадзяжоў аўтааэхнікі. Сшышчыкам удалося раскрыць 92% такіх злачынстваў. Акрама таго, супрацоўнікі аддзела апераўтыўнага рэагавання і вышуку падчас агляду прадстаўленых для рэгістрацыі транспартных сродкаў выявілі ў 64 аўто ідэнтыфікацыйныя нумары, а 26 аўтамабіляў і зусім знаходзіліся ў вышуку.

— Яшчэ нярэдка выпадкі непадарытаваных, стыйкіх, так званых «крадзяжоў з абочыны». Дарчы, выкрадзеныя аўтамабілі часам закруваюцца недалёка ад месца ўчынення злачынства. Хаваюць крадзевую тэхніку для адстою або разумкаліхтвання часам нават у суседніх гаражах або ў прыватным сектары, — адзначыў А. Цюрын.

Ігар ГОЛАД, «Мінск—Навіны».

РУП «ЖИЛКОММУНТЕХНИКА»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ
ПО ПРОДАЖЕ СОБСТВЕННОСТИ ОАО «БРЕСТМАШ»

Номер лота	ЛОТ № 1
1. Изолированное помещение № 1 (инв. № 100/D-86926), пл. 1001,4 м²;	2. Изолированное помещение № 2 (инв. № 100/D-86927), пл. 2624,4 м²;
3. Внутриплощадочные сети хозяйственного водопровода (инв. № 100/C-61158);	4. Внутриплощадочные сети хозяйственной канализации (инв. № 100/C-61159);
5. Внутренние тепловые сети (инв. № 100/C-65739);	6. Внутренние сети электроснабжения;
7. Асфальтированное покрытие – 53 м²;	8. Тротуарная плитка – 458 м²;
9. Газоны 568 м²;	10. Зеленые насаждения
Местонахождение объекта	Брестская обл., г. Брест, ул. Суворова, 21
Продавец (Балансодержатель)	ОАО «Брестмаш»
Организатор торгов	РУП «Жилкоммунтехника»
Начальная цена продажи, руб. без НДС	Филиал «Центр «Белтехинвентаризация» Брестское областное управление
Размер задатка, руб.	2 761 953 998
Право на земельный участок	276 195 400
0,2865 га	после продажи объекта с аукционных торгов границы земельного участка будут уточняться путем выполнения комплекса топогеодезических работ
1. Изолированное помещение № 1 (инв. № 100/D-86926), пл. 1001,4 м² – 1 этаж, год постройки – 1982.	Стены – ж/б каркас с самонес. стеновыми панелями, кирпич; перегородки – ж/бетон, кирпич; перекрестия – ж/б плиты; крыша рулонная; полы дощатые, бетон, мозаичн. плитка; проемы оконные остекленные, деревянные глухие; отопление – стальные трубы, скрытая электропроводка; водопровод, канализация.
2. Изолированное помещение № 2 (инв. № 100/D-86927), пл. 2624,4 м² – 1,2,3 этаж, год постройки – 1982.	Стены – ж/б каркас с самонес. стеновыми панелями, кирпич; перегородки – ж/бетон, кирпич; перекрестия – ж/б плиты; крыша рулонная; полы дощатые, бетон, мозаичн. плитка; проемы оконные остекленные, деревянные глухие; отопление – стальные трубы, скрытая электропроводка; водопровод, канализация.
3. Внутриплощадочные сети хозяйственного водопровода (инв. № 100/C-61158) – протяж. 10 м, чулун, год постройки – 1980.	4. Внутриплощадочные сети хозяйственной канализации (инв. № 100/C-61159) – протяж. 215 м, керамика, год постройки – 1979.
5. Внутренние тепловые сети (инв. № 100/C-65739) – протяж. 89,9 м, сталь, год постройки – 1980.	6. Внутренние сети электроснабжения, протяж. 43,0 м;
7. Асфальтированное покрытие – 53 м².	8. Тротуарная плитка – 458 м².
9. Газоны 568 м².	10. Зеленые насаждения
Тип и характеристика объекта	Без условий
Условия продажи	Без условий
Срок заключения договора купли-продажи	Не позднее 5 рабочих дней с момента подписания протокола аукционных торгов
Условия оплаты	Оплата производится в соответствии с заключенным договором купли-продажи
Номер р/с для перечисления задатка	р/с 3012105618010 руб. Р/Б в региональной дирекции № 700 ОАО «БПС-Банк» по г. Минску, код 153001369, УНП 102353509
Аукцион состоится 03 августа 2011 г. в 12.00	
по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325, Филиал «Центр «Белтехинвентаризация»	
Для участия в аукционе необходимо предоставить:	
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме и подписанное соглашение о правах и обязанностях с Филиалом «Центр «Белтехинвентаризация».	2. Заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка на расчетный счет организатора торгов.
3. Юридическим лицам – резидентам Республики Беларусь – копию документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица; представителю юридического лица – доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица).	4. Юридическим лицам – нерезидентам Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписку из торгового реестра страны (выписка должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе); представителю юридического лица – доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица).
5. Индивидуальным предпринимателям – копию документа, подтверждающего государственную регистрацию; представителю индивидуального предпринимателя – доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица).	6. Физическим лицам – представителю физического лица – доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность данного представителя.
7. При подаче документов на участие в аукционе физические лица, представители физических и юридических лиц, предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.	* Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает продавцу НДС в размере 20% от продажной цены объекта, стоимостью затрат на организацию и проведение аукционных торгов
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10, каб. 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00.	
Последний день приема заявлений – 02 августа 2011 г. до 17.00.	
Контактные тел.: 8 (0162) 23 94 25, 23 92 59, 21 88 81.	

Абитуриент-2011

ВЯСКОВАЯ ВЫДАТНИЦА З ДЗЯТЛАЎШЧЫНЫ

Першую радасную вестку атрымала сям'я Ігнаціўкаў з вёскі Казлоўшчына Дзятлаўскага раёна. Іх дачка Вікторыя, якая сёлета скончыла мясцовую сярэднюю школу, на цэнтралізаваным тэсціраванні па беларускай мове атрымала 100 балаў.

«Такой выпускніцы, як Вікторыя Ігнаціў, у нашай школе яшчэ не было. Вельмі шчыра, сумленна дзяўчынка. Разумінка наша, выдатніца наша! Яна з залатым медалём сёлета скончыла Казлоўшчынскую сярэднюю школу. Калі вычлася ў паступіць у любую навучную ўстанову Беларусі», — расказала журналісту настаўніца хіміі Тацяна Аляксандраўна Рак.

Сама Вікторыя прызналася, што сёлета хоча паступаць у Белдзяржуніверсітат на факультэт міжнародных зносін. «Хачу быць перакладчыцай, вельмі люблю англійскую мову. У школе гэта быў мой любі-

мы прадмет. А яшчэ любію чытаць нашых беларускіх класікаў Янку Купалу, Якуба Коласа і Уладзіміра Караткевіча», — сказала Вікторыя Ігнаціў.

— А хто цябе навучыў роднай мове, што ты так паспяхова здала ЦТ?

— Настаўніцы роднай мовы Наталля Івануна Саско і Вера Барысаўна Гародка. Я ім вельмі ўдзячна за дапамогу.

— Вікторыя, а хто ў цябе бацькі, кім яны працуюць?

— Мама па стане здароўя не працуе нідзе, а тата працуе санітарам у Казлоўшчынскім доме-інтэрнаце. Старэйшая сястра вучыцца ў каледжы ў Гродне. Вось такія наша сям'я.


— Хто з выпускнікоў вашай школы сёлета вясць атрымаў залаты медаль?

— Летас ніхто, а вось сёлета залаты медалём атрымала я і Карына Юрчык. Вучыцца было нялёгка, але экзамены і тэсты ўжо за плычымі. Таму я чакаю вынікаў цэнтралізаванага тэсціравання па іншых прадметах і мару стаць студэнткай. Хоць вельмі сумую па школе.

Сяргей ЧЫГРЫН. Фота аўтара.

Важныя дрэбязі

ВУЧОНЫЯ ДАКАЗЛІ ЖАНОЧАЕ НЯЎМЕННЕ ЗАХОЎВАЦЬ САКРЭТЫ



Брытанскія вучоныя высветлілі, што жанчыны ў сярэднім здольныя захоўваць сакрэт 47 га-дзін і 15 хвілін, паведамляе Daily Mail. У першую чаргу сакрэт раскрываюць мужам, лепшым сябрам і маці.

Вучоныя вывучылі 3000 жанчын ва ўзросце ад 18 да 65 гадоў і высветлілі, што чатыры з дзясці жанчын не здольныя захоўваць сакрэт, незалежна ад яго канфідацыйнасці і важнасці. Больш за палову апятных прызналі ў тым, што залішняй адкрытасці садзейнічае ўжыванне алкаголю.

«Жанчыны не могуць захоўваць сакрэты — цяпер гэта афіцыйна даказана», — заявіў арганізатар даследавання Майкл Кокс. Ён таксама адзначыў, што, нягледзячы на вынікі эксперымента, 83 працэнты брытанскіх дзяўчат лічаць, што ім можна цалкам даяраць. Падчас даследавання таксама высветлілася, што трое з дзясці дзяўчат адчуваюць вострую патрэбу раскрыць чужы сакрэт, а амаль палова робяць гэта, каб скінуць камень з душы. Вучоныя таксама высветлілі, што 120 працэнту апятных забываюць пра расказаныя ім сакрэты на наступны дзень.

ТУФЛІ ЯК САКРЭТНАЯ ЗБРОЯ

Жанчыны з прыгожымі нагамі прыцягваюць мужчын, як магніт. Але прыгажосць ног часта залежыць ад абутку, які мы выбіраем. Есць маленькія хітрасці, якія зрабяць вашы ногі вельмі спецыяльнымі.

Свабода ад калготак — гэта не вельмі камфортна, але фашы-эксперты запэўніваюць, што жанчына ў басаножках або туфлях на босяну нагу выглядае візуальна больш прывабна. «Адна з самых сэксуальных рэчаў, на мой погляд», — раскошыла скарунныя туфлі на агонейнай жаночай назе», — завуляе вельмі вядомы дызайнер абутку Манола Бланік. — Нішто так не падкрэслівае прыгажосць ног, як абідас. Чым вышэй абідас, тым больш стройна ты выглядаеш».

«Абідас у 4 цалі — гэта добра, але 5 цалюў — лепш!» — раіць дызайнер Jimmy Choo.

— Забудзьце пра абідаскі-чарацы. Яны робяць шырокія сцёгны візуальна яшчэ шырэйшымі, а вузкія — вузейшымі.

Да ўсяго іншага, эксперты вывясілі, што гэтыя абідасы аказваюць негатывны ўплыў на пазваночнік і паставу.

ЖАНЧЫНЫ ПРАВЯРАЮЦЬ МУЖЧЫН САРАМЛІВАЦЬ

Каб высветліць характар мужчыны і тое, наколькі добра ён будзе ставіцца да дзяцей, жанчыны гатовыя пайсці на ўсё, свядаржаюць вучоныя. Прычым гаюнаўча зброя прадстаўніцы слабага полу — сарамліваць і сіціласць. Жаночыя няяснасці і бездапамажнасць прымушаюць мужчыну праўляць свае самія смельня пачуцці і даказваць сваю перавагу перад іншымі паклонічымі. Прычым жанчыны выкарыстоўваюць гэты прыём на падсвядомым узроўні. Такія высновы былі зроблены спецыяльнымі падчас даследавання ў дзедкам прадстаўнікоў некалькіх нацый. Аказалася, што сіціласць і сарамліваць дазваляюць дамам вызначыць, наколькі кіплатлівым з'яўляецца мужчына. Гэты прынцып асабліва дзейсны, калі ў жанчын шмат кавалераў. У большасці выпадкаў выбар прадстаўніцы слабага полу падае на найбольш уважлівага і чулівага мужчыну, які зможа паклапаціцца пра дзяцей.

Падрыхтавала Ева АДАМАВА.

ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

РАІМ ПРЫГАТАВАЦЬ

Салатныя галубцы

Спатрэбіцца: лісты салаты, вянціліна (варана-вэнджаная) — 100 г, сыр чвёрды — 100 г, адзін лімон, маянэз для запраўкі, соль.

Памыць салатнае лісце, збланшыраваць у салёным кіпені 1-2 хвіліны, адкінуць на сіта і прасушыць. Вяндціліну дробна парэзаць, сыр надзерці на дробнай тарцы, дадаць 2-3 ст.л. маянэзу, змяшчаць. Раскладзі акурната салатны ліст, пакладзі начыненне і згарнуць канвертам. Гатовыя галубцы крыху паліць лімонным сокам. Галубцы гатовыя! Можна падаваць!

Курыная запяканка з гароднінай

Спатрэбіцца: фарш курыны — 400 г, адна рэпчатая цыбуліна, 200 г свежай ці замарожанай гароднінай (зялёны гарошак, спаржавая фасолія, морква, салодкі перац, квясцістая капуста, брокалі — хто што больш любіць і што ёсць пад рукой), 100 г. тлустых вяршкоў (вясковыя выдатна падыйдуць), адно яйка, спецыі для курыцы, 100 г. чвёрдага сыру, молаты дхмыяны перац.

У фарш дадаць дробна парэзаную цыбулю, спецыі, соль і гародніну. Добра змяшчаць. У вяршкі дадаць яйка, узбіць, дадаць дхмыяны перац, соль. Потым гэтую сумесь дадаць у фарш. Туды ж пакладзі палову выдзёртага сыру. Выкладзі атрыманую масу ў замарзаны алейм форму. Надыграць пры 200 °С 30 хвілін, пасыпаць сырам, які застаўся, і даць яму расплавіцца. Астудзіць у форме, парэзаць на кавалачкі. Прыемнага апетыту!

ВАРТА ВЕДАЦЬ

Колькі захоўваюцца спецыі?

Падчас правядзення чарговай рэвізіі ў кухонных шафках многія знаходзяць пакуначкі з рознымі спецыямі, набытымі даволі даўно, але да гэтага часу не выкарыстаныя. І невядома, што з імі рабіць. Выкінуць — шкада, а выкарыстоўваць не хапае смеласці. Аказваецца, спецыі таксама маюць свой тэрмін захоўвання.

І вось што раіць спецыялісты:

- Мускатны арэх, карыца і кукурма захоўваюцца да трох гадоў.
- Сусідныя травы (базіль, мячардушка, пятрушка і г. д.) — два гады.
- Любыя міксы тыпу «для свінніны» або «для фаршу» — год.
- Гваздзіца, перац, палачкі карыцы — чатыры гады.
- Мак і кунжут — два гады.
- Любое іншае насенне — чатыры гады.
- Ванілін — тэрмін не абмежаваны.

Акрамя гэтых тэрмінаў, ёсць яшчэ два народныя спосабы правярэць прыдатнасць спецыі: вадзяны і паветраны.

Вадзяны: бяром доследны парашок, заліваем яго кіпенем. Настой павінен мець яркі вызначаны колер. Калі вадзіца стане шэрай — спецыя неабходна выкінуць.

Паветраны: проста нохаем. Водару няма — значыць, і спецыі няма. Калі пах захаваўся, але слабы, спецыі трэба даваць у страву ў два разы больш за звычайную нормы.

Захоўваюцца спецыі ў прахалодным сухім месцы далей ад пліты, у невялікіх слючачках або скрынках.

Не рэкамендуецца купляць разрозкамаваныя дар



РЫБА ШУКАЕ ДЗЕ ГЛЫБЕЙ, А ПАКУПНІК — ДЗЕ ТАННЕЙ, альбо Каб рыбка не была «залатой»

«Беларуская ікра будзе карыстацца попытам не толькі ў Беларусі»

Беларусь увозіць рыбы амаль на 350 мільянаў долараў у год. Што тычыцца марской, то мы не можам бы нічым замяніць, але ж з-за мякка завозіцца і прэснаводная рыба... Адзін з асноўных шляхоў зніжэння кошту прэснаводнай рыбы і прадукцыі з яе — несумненна, імпартызамі. Менавіта на гэта і скіравана Дзяржаўная праграма па развіцці рыбнай гаспадаркі на пяцігодку. Калі атрымаецца выканаць усё, што запланавана, вытворчасць таварнай рыбы вырасце да 23 тысяч тон, імпарт рыбнай прадукцыі скараціцца амаль на 8 тысяч тон. Рост вытворчасці, паводле слоў спецыялістаў, бачыцца, у прыватнасці, за кошт стварэння спецыялізаваных комплексаў і устаноў замкнутага водазабеспячэння, якія дазваляць атрымаць з кубічнага метра вады ад 200 да 600 кілаграмаў прадукцыі.

Пакуль што 85% у аб'ёме вытворчасці айчынай рыбы займае традыцыйны карп. За ім па колькасці ідуць карась, шчупак, таўсталабік, лінь. Згодна з новай праграмай, істотна вырасце ў Беларусі — да 2,5 тысячы тон — і вытворчасць каштоўных відаў рыб. У бліжэйшыя гады ў нас плануецца стварыць 11 спецыялізаваных індустрыяльных комплексаў для вырошчвання ласосевых і асятровых, тры спецыялізаваныя пітомнікі-рэпрадуктары для вытворчасці рыбапасадкавага матэрыялу. Больш за тое, да канца гэтай пяцігодкі, а то і раней, як мяркуюцца, можна будзе пакаштаваць нават беларускую чорную ікру. Здабываць яе будуць з асятроў, вырашчаных у спецыялізаваных гаспадарках. Матанчае пагаляе гэтага каштоўнага віду ўжо створана ў некаторых рыбгасу.

Распушчаныя валасы

Магія падабенства, на падставе якой фарміраваліся шматлікія абрады дзеянняў сямейна-родавых рытуалаў, патрабавала ад парадзікі развязаць усё вузлы, каб палегчыць з'яўленне дзіцяці на гэты свет. Такім чынам, яна ў абавязковы парадку павінна была распусціць свае валасы. Але і гэты пераходны стан будзе кароткачасовым. Праз сорак дзён нараджэння дзіцяці маці павінна прайсці абрад уцаркаўлення, каб зняць грэх, звязаны з заццем і нараджэннем немаўляці. Вось тут ёй і прыйдзецца давесці да ладу свае валасы.

Распушчаныя валасы жанчыны заўсёды былі знакам «няўключанасці» іх уладальніцы ў свет традыцый і прынятых грамадствам культурных каштоўнасцяў. Каб увайсці ў кантакт з Космасам ці душами нашых далёкіх продкаў падчас калядных варожбаў, дзяўчаты таксама павінны былі распусціць валасы, развязаць усё «вузлы» і зняць з сабе ўсё ўпрыгожанні, таму што ўсе яны мелі форму кола і выконвалі ролю магічнага абярэга, «замыкалі» яго гаспадару ад агрэсіі навакольнага асяроддзя. У гэтым сэнсе становіцца зразумела, наогул неабходнасць зняць гаўлаўны ўбор на некалькі імгненняў пры сустрэчы двух людзей на вясковай вуліцы. Гэта быў жэст, які сведчыў пра адкрытасць намераў у момант вітання знаёмага ці незнаёмага чалавека.

Нярэдка нашы продкі расцэнвалі праставалосасць як прыкмету нячыстай сілы. У адной з замоў гучыць пэўны пералік «праблем», ад якіх варта абараніцца: «Выратуй мяне ад ведзьмака і ад дзеўкі гладкавалосай, і ад бабы праставалосай...». Сарваць, зняць з жанчыны гаўлаўны ўбор азначала зганыць не толькі яе, але і яе сям'ю: «Нярэдка адбываліся судовыя працэсы па абвінавачванні ў няясненні жанчыне ганьбы» — знаходзіцца этнографы ў судовых запісах XIX-XX стст.

Аксана КАТОВІЧ, Янка КРУК.

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТАРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

кі прэснаводнай рыбы мясцовага ўлоўу. Будучыня за перапрацоўкай, і лічыць Сяргей Стальмашук. На базе нашага рыбгаса «Сялец» — Аўт.) працуюць два цэхі: па вэнджанні рыбы і па вырабе паўфабрыкатаў. Вялікі попытам карыстаецца наша прадукцыя, асабліва летам: не паспяваем вырабляць. Не адмовіліся б яшчэ ад некалькіх камер для вэнджання.

Увёў сёлета цэх па перапрацоўцы рыбы на 450 тон і рыбгас «Палессе». Там плануюцца выпускаць да 12 відаў прадукцыі. Сёлета плануем таксама ўвесці цэх па перапрацоўцы ахтодзі, — адзначае Міхаіл Лясюк. Зробім безадходную вытворчасць. Гэта зменшыць сабекошт прадук-

цы, павысіць яе канкурэнтаздольнасць. Сярод праблем рыбгасаў, якія пераходзяць зменшыць сабекошт, — адсутнасць камбікорму айчынай вытворчасці для каштоўных відаў рыб. — У Беларусі для каштоўных відаў рыб камбікорм пакуль не вырабляецца, — адзначае Эдуард ПАЧКО, намеснік дырэктара па вывадстве ўчастка рыбгаса «Ровалукомльскі» ААТ ПМК-26. — Зараз ён закупляецца ў Польшчы, Галандыі, Фінляндыі, Расіі. Гэта дарогае задавальненне: кілаграм каштуе ў сярэднім 2 долары. Спадзяёмся, што пас-

паўнаціх арганізацыі краіны пакуль не гатовы прыняць увесць аб'ём сажалкавага рыбы, скараджаюцца суразмоўцы. Няма акварыумаў, абсталявання... Дзеля галачкі паставяць акварыум на 100 літраў. А колькі там той рыбы зэмсіцца?...Таму рыбгасам нічога не застаецца, як узяць асноўную нагаруку па продажы на сябе. Штодзень па распушчаны курсіруе больш як 200 машын з надлісам «Жывая рыба».

Гандлююць з машын сабе ва ўрон, — расказвае Аляксандр Канцавы. — Бо ў нас вельмі шмат грошай ідзе на абслугоўванне транспарту, зарплату кіроўцам і прадаўцам, немалая выдаткі на гасцінцу. Гэта не можа не адбывацца на сабекошце прадукцыі. Я лічу, што рыбгасы ў першую чаргу павінны быць вытворцамі, а не стаць на кожным вузле ў Мінску, як мы стаім зараз.

Прадстаўнікі рыбгасаў у адзін голас сцвярджаюць, што і рады б аддаць гэтую справу на волю краінам, каб займацца сваёй неспасрэднай задачай. Але гандаль не асабліва ідзе насустрач. — Крамы практычна не бяруцца

за рыбгасы, якія пачынаюць зямлю старага апылі, зацігнута на дрэвах шрамы ад куль і асколкаў. Ды і саміх старых дрэў, што калісьці хавалі пад сваімі штамі партызанскія зямлянікі, ужо амаль няма. Новы лес паўстаў пад месцамі былых баб, але пошум у яго вершалінах той жа — толькі услабшаўся.

Сапраўдны партызанскі лагер сёння можна ўбачыць недалёка ад Станькава — створаны ён у старым лесе з вялікай дакладнасцю, бо зямлянікі для штаба і асабістага складу, майстэрня зброі, кухня аднаўляліся тут па ўспамінах былых партызан. Такі самы лагер у гады вайны існаваў у гэтых лясах, а паколькі вакол распіралася партызанская зона, то ў зямлянках было нямаля сем'яў з дзятвой.

Ці не адзін з тых малых, хто падростаў у партызанскіх лагерах пад Станькавам стараў калісьці перад аб'ектавам франтавога карэспандэнта? Ці не тыя лясныя змагары з зямлянкам засталіся на старым фотаздымку? Напэўна, гэта ведае стары волат — дуб, што прахляў ужо не адну сотню гадоў і сёння сустракае ўсіх, хто прыязджае пад Станькава паклікацца памці абаронцаў. «Партызанскі лагер» — сумесні праект музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны і агракамбіната «Дзяржынскі».

Яўген ПЯСЕЦКІ.

паўнаціх арганізацыі краіны пакуль не гатовы прыняць увесць аб'ём сажалкавага рыбы, скараджаюцца суразмоўцы. Няма акварыумаў, абсталявання... Дзеля галачкі паставяць акварыум на 100 літраў. А колькі там той рыбы зэмсіцца?...Таму рыбгасам нічога не застаецца, як узяць асноўную нагаруку па продажы на сябе. Штодзень па распушчаны курсіруе больш як 200 машын з надлісам «Жывая рыба».

Гандлююць з машын сабе ва ўрон, — расказвае Аляксандр Канцавы. — Бо ў нас вельмі шмат грошай ідзе на абслугоўванне транспарту, зарплату кіроўцам і прадаўцам, немалая выдаткі на гасцінцу. Гэта не можа не адбывацца на сабекошце прадукцыі. Я лічу, што рыбгасы ў першую чаргу павінны быць вытворцамі, а не стаць на кожным вузле ў Мінску, як мы стаім зараз.

Прадстаўнікі рыбгасаў у адзін голас сцвярджаюць, што і рады б аддаць гэтую справу на волю краімам, каб займацца сваёй неспасрэднай задачай. Але гандаль не асабліва ідзе насустрач. — Крамы практычна не бяруцца

за рыбгасы, якія пачынаюць зямлю старага апылі, зацігнута на дрэвах шрамы ад куль і асколкаў. Ды і саміх старых дрэў, што калісьці хавалі пад сваімі штамі партызанскія зямлянікі, ужо амаль няма. Новы лес паўстаў пад месцамі былых баб, але пошум у яго вершалінах той жа — толькі услабшаўся.

Сапраўдны партызанскі лагер сёння можна ўбачыць недалёка ад Станькава — створаны ён у старым лесе з вялікай дакладнасцю, бо зямлянікі для штаба і асабістага складу, майстэрня зброі, кухня аднаўляліся тут па ўспамінах былых партызан. Такі самы лагер у гады вайны існаваў у гэтых лясах, а паколькі вакол распіралася партызанская зона, то ў зямлянках было нямаля сем'яў з дзятвой.

Ці не адзін з тых малых, хто падростаў у партызанскіх лагерах пад Станькавам стараў калісьці перад аб'ектавам франтавога карэспандэнта? Ці не тыя лясныя змагары з зямлянкам засталіся на старым фотаздымку? Напэўна, гэта ведае стары волат — дуб, што прахляў ужо не адну сотню гадоў і сёння сустракае ўсіх, хто прыязджае пад Станькава паклікацца памці абаронцаў. «Партызанскі лагер» — сумесні праект музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны і агракамбіната «Дзяржынскі».

Яўген ПЯСЕЦКІ.

Галоўны рэдактар НАРКЕВІЧ Уладзімір Браніслававіч. РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: І. БАРАНОЎСКІ, С. ГРЫБ, У. ЗДАНОВІЧ (намеснік галоўнага рэдактара), Н. КАРПЕНКА, Л. ЛАХМАНЕНКА, С. ПРОТАС (намеснік галоўнага рэдактара), С. РАСОЛЬКА, Л. РЫЖАНКОВА (першы намеснік галоўнага рэдактара), Л. СВДРЬЦЬКАЯ, А. СЛАНЕЎСКІ (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫЧ, В. ПАЗНЯКОЎ. НАШ АДРАС: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а. ТЭЛЕФНЫ: прыёмны — 287 19 19 (гл.факс); адрэдакцыі: пісьмаў — 287 18 64, падлікі і распаўсюджвання — 287 18 36, 287 18 51, юрыдычнага — 287 19 68, сакратарыята — 292 05 82, адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12; «Мясцовае самакіраванне» — 292 21 03, уласных карэспандэнтаў: у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелі: 40 91 92, Баранавічах: 47 71 94, Магілёве: 32 74 31; бухгалтэры: 292 22 03.

паўнаціх арганізацыі краіны пакуль не гатовы прыняць увесць аб'ём сажалкавага рыбы, скараджаюцца суразмоўцы. Няма акварыумаў, абсталявання... Дзеля галачкі паставяць акварыум на 100 літраў. А колькі там той рыбы зэмсіцца?...Таму рыбгасам нічога не застаецца, як узяць асноўную нагаруку па продажы на сябе. Штодзень па распушчаны курсіруе больш як 200 машын з надлісам «Жывая рыба».

Гандлююць з машын сабе ва ўрон, — расказвае Аляксандр Канцавы. — Бо ў нас вельмі шмат грошай ідзе на абслугоўванне транспарту, зарплату кіроўцам і прадаўцам, немалая выдаткі на гасцінцу. Гэта не можа не адбывацца на сабекошце прадукцыі. Я лічу, што рыбгасы ў першую чаргу павінны быць вытворцамі, а не стаць на кожным вузле ў Мінску, як мы стаім зараз.

Прадстаўнікі рыбгасаў у адзін голас сцвярджаюць, што і рады б аддаць гэтую справу на волю краімам, каб займацца сваёй неспасрэднай задачай. Але гандаль не асабліва ідзе насустрач. — Крамы практычна не бяруцца

за рыбгасы, якія пачынаюць зямлю старага апылі, зацігнута на дрэвах шрамы ад куль і асколкаў. Ды і саміх старых дрэў, што калісьці хавалі пад сваімі штамі партызанскія зямлянікі, ужо амаль няма. Новы лес паўстаў пад месцамі былых баб, але пошум у яго вершалінах той жа — толькі услабшаўся.

Сапраўдны партызанскі лагер сёння можна ўбачыць недалёка ад Станькава — створаны ён у старым лесе з вялікай дакладнасцю, бо зямлянікі для штаба і асабістага складу, майстэрня зброі, кухня аднаўляліся тут па ўспамінах былых партызан. Такі самы лагер у гады вайны існаваў у гэтых лясах, а паколькі вакол распіралася партызанская зона, то ў зямлянках было нямаля сем'яў з дзятвой.

Ці не адзін з тых малых, хто падростаў у партызанскіх лагерах пад Станькавам стараў калісьці перад аб'ектавам франтавога карэспандэнта? Ці не тыя лясныя змагары з зямлянкам засталіся на старым фотаздымку? Напэўна, гэта ведае стары волат — дуб, што прахляў ужо не адну сотню гадоў і сёння сустракае ўсіх, хто прыязджае пад Станькава паклікацца памці абаронцаў. «Партызанскі лагер» — сумесні праект музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны і агракамбіната «Дзяржынскі».

Яўген ПЯСЕЦКІ.

Галоўны рэдактар НАРКЕВІЧ Уладзімір Браніслававіч. РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: І. БАРАНОЎСКІ, С. ГРЫБ, У. ЗДАНОВІЧ (намеснік галоўнага рэдактара), Н. КАРПЕНКА, Л. ЛАХМАНЕНКА, С. ПРОТАС (намеснік галоўнага рэдактара), С. РАСОЛЬКА, Л. РЫЖАНКОВА (першы намеснік галоўнага рэдактара), Л. СВДРЬЦЬКАЯ, А. СЛАНЕЎСКІ (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫЧ, В. ПАЗНЯКОЎ. НАШ АДРАС: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а. ТЭЛЕФНЫ: прыёмны — 287 19 19 (гл.факс); адрэдакцыі: пісьмаў — 287 18 64, падлікі і распаўсюджвання — 287 18 36, 287 18 51, юрыдычнага — 287 19 68, сакратарыята — 292 05 82, адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12; «Мясцовае самакіраванне» — 292 21 03, уласных карэспандэнтаў: у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелі: 40 91 92, Баранавічах: 47 71 94, Магілёве: 32 74 31; бухгалтэры: 292 22 03.

паўнаціх арганізацыі краіны пакуль не гатовы прыняць увесць аб'ём сажалкавага рыбы, скараджаюцца суразмоўцы. Няма акварыумаў, абсталявання... Дзеля галачкі паставяць акварыум на 100 літраў. А колькі там той рыбы зэмсіцца?...Таму рыбгасам нічога не застаецца, як узяць асноўную нагаруку па продажы на сябе. Штодзень па распушчаны курсіруе больш як 200 машын з надлісам «Жывая рыба».

Гандлююць з машын сабе ва ўрон, — расказвае Аляксандр Канцавы. — Бо ў нас вельмі шмат грошай ідзе на абслугоўванне транспарту, зарплату кіроўцам і прадаўцам, немалая выдаткі на гасцінцу. Гэта не можа не адбывацца на сабекошце прадукцыі. Я лічу, што рыбгасы ў першую чаргу павінны быць вытворцамі, а не стаць на кожным вузле ў Мінску, як мы стаім зараз.

Прадстаўнікі рыбгасаў у адзін голас сцвярджаюць, што і рады б аддаць гэтую справу на волю краімам, каб займацца сваёй неспасрэднай задачай. Але гандаль не асабліва ідзе насустрач. — Крамы практычна не бяруцца

за рыбгасы, якія пачынаюць зямлю старага апылі, зацігнута на дрэвах шрамы ад куль і асколкаў. Ды і саміх старых дрэў, што калісьці хавалі пад сваімі штамі партызанскія зямлянікі, ужо амаль няма. Новы лес паўстаў пад месцамі былых баб, але пошум у яго вершалінах той жа — толькі услабшаўся.

Сапраўдны партызанскі лагер сёння можна ўбачыць недалёка ад Станькава — створаны ён у старым лесе з вялікай дакладнасцю, бо зямлянікі для штаба і асабістага складу, майстэрня зброі, кухня аднаўляліся тут па ўспамінах былых партызан. Такі самы лагер у гады вайны існаваў у гэтых лясах, а паколькі вакол распіралася партызанская зона, то ў зямлянках было нямаля сем'яў з дзятвой.

Ці не адзін з тых малых, хто падростаў у партызанскіх лагерах пад Станькавам стараў калісьці перад аб'ектавам франтавога карэспандэнта? Ці не тыя лясныя змагары з зямлянкам засталіся на старым фотаздымку? Напэўна, гэта ведае стары волат — дуб, што прахляў ужо не адну сотню гадоў і сёння сустракае ўсіх, хто прыязджае пад Станькава паклікацца памці абаронцаў. «Партызанскі лагер» — сумесні праект музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны і агракамбіната «Дзяржынскі».

Яўген ПЯСЕЦКІ.

Галоўны рэдактар НАРКЕВІЧ Уладзімір Браніслававіч. РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: І. БАРАНОЎСКІ, С. ГРЫБ, У. ЗДАНОВІЧ (намеснік галоўнага рэдактара), Н. КАРПЕНКА, Л. ЛАХМАНЕНКА, С. ПРОТАС (намеснік галоўнага рэдактара), С. РАСОЛЬКА, Л. РЫЖАНКОВА (першы намеснік галоўнага рэдактара), Л. СВДРЬЦЬКАЯ, А. СЛАНЕЎСКІ (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫЧ, В. ПАЗНЯКОЎ. НАШ АДРАС: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а. ТЭЛЕФНЫ: прыёмны — 287 19 19 (гл.факс); адрэдакцыі: пісьмаў — 287 18 64, падлікі і распаўсюджвання — 287 18 36, 287 18 51, юрыдычнага — 287 19 68, сакратарыята — 292 05 82, адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12; «Мясцовае самакіраванне» — 292 21 03, уласных карэспандэнтаў: у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелі: 40 91 92, Баранавічах: 47 71 94, Магілёве: 32 74 31; бухгалтэры: 292 22 03.

Крыжаванка з 33 пазіцыямі. Кожная пазіцыя з'яўляецца кропкай у сетцы, якая пераходзіць у наступную па гарызанталі і па вертыкалі. Кожная пазіцыя мае нумар і назву пазіцыі.

Па гарызанталі: 1. У сакавіку туман — у жніўю ... пан (прык.). 4. «Над ёю куст шыпыны дзікай»/Бруея блізка сонны ... 3. Вяршаванага апаляднення Максіма Багдановіча «Вераніка». 8. Пэральны колераў святла. 9. «Зменіцца квадра. Гэта/Лета пайшло на ...». 3. Вярша Уладзіміра Марука «Змена квадра». 10. Прывіятак беларускага народнага календара, які адзначаўся 29 ліпеня. Дзень падрыхтоўкі да жніва. 15. ... ад коласа, што не чуваць чалавечага голасу (прык.). 16. «Свішчуць кося ў траве, проста ... гульба». 3. Вярша Якуба Коласа «Касьба». 17. «Усюды поўдзень — кубак поўны»/... ліпенскага дня». 3. Вярша Васіля Зьвэнкі «Поўдзень». 20. Як на Казанскую (20 ліпеня) паспелі ... — паспела і жыта (прык.). 24. Хуткі адход, адступленне. 25. Чужая ... паядае сілку (прык.). 27. «Гарачы дзень! Эх, спёка, спёка!//А ... вечара далёка». 3. Пазмы Якуба Коласа «Новая зямля». 31. Пчала ляціць на лобы ... (прык.). 32.1. ... мае дамоўку, хоць пад кустом (прык.). 33. Прывіятак, які беларусы-католікі адзначалі 26 ліпеня. Калі на ... раница халодная, то і зима будзе ранняя і халодная (прык.). 34. Перавернуты пласт зямлі.

Па вертыкалі: 2. Прыродная мінеральная фаб. 3. Страва, прыгатаваная з сокаў ягад, жэлціны, малака. 4. Невялікі пакавы сабак. 5. Кніжка чалавеку — што ... пчолы (прык.). 6. «Падняўся грыбнік да дня ... ліпеня». 3. Вярша Еўдакі Лось «... ліпеня». 7. ... не ідзе ў лад (прык.). 11. ... і зайцы завядуць у старцы (прык.). 12. Тое, што і асёл. 13. У добрага гаспадары і ... не прападае (прык.). 14. Прывіятак, які прыходзіць на 1-е ліпеня. ... — жыта красуе (прык.). 17. Горкі пах, смак. 18. «Ты — пан, ты — багаты, ты — сіла, ...!» 3. Вярша Янкі Куляпы «Аратаму». 19. «На глухіх выкарынах лясных/Пачнуць пераспяваць ...». 3. Вярша Анатоля Грачанава «Ліпень». 21. Тое, што і жергон. 22. Стракатая шарыяная матэрыя. 23. «Вось і лета. Ліпенёвая .../Ціхі ветрык шалюцца з жытам». 3. Вярша Паўлюка Труса «Яна». 26. Летні дождж — на ... гной, а на карову лой (прык.). 28. На Тодара ... кананель паласа (прык.). 29. Лета на зіму, а ... на лета працуе (прык.). 30. «Вясёлы ліпень//А не з намі/Чамусьці колецца...». 3. Вярша Віктара Стрыжыка «Грымаса».

СЕННЯ

Месяц Маладзіч 1 ліпеня. Месяц у сусусі Рэка.

Сонца	Усход	Заход	Даўжыня дня
Мінск	4.42	21.44	17.02
Віцебск	4.24	21.42	17.18
Магілёў	4.32	21.34	17.02
Гомель	4.38	21.22	16.44
Гродна	4.59	21.58	16.59
Брэст	5.09	21.49	16.40

Імяніны
К. Барлама, Засімы, Івана.
К. Карыны, Мары, Пятра, Урбана.



На здымках — фотадкументы партызанскай хронікі і сённяшняга часу: стары дуб каля былога лагера, адноўленая штабная зямлянка, гаспадарчы рыштунк лясных змагароў (усё гэта паказваў мне даглядач музейнай пляцоўкі Уладзімір Кузіных).

НАДВОР'Е на заўтра

Геомагнітны ўзрушэнні

ГРОДНА	МІНСК	МАГІЛЕЎ
74мм рт.ст. +8...+10°C	73мм рт.ст. +7...+9°C	73мм рт.ст. +8...+11°C
74мм рт.ст. +8...+10°C	73мм рт.ст. +7...+9°C	73мм рт.ст. +8...+11°C
74мм рт.ст. +8...+10°C	73мм рт.ст. +7...+9°C	73мм рт.ст. +8...+11°C

...у сусусудзі

ВАРШАВА	КІЕЎ	РЫГА
+10...+12°C	+20...+22°C	+10...+20°C
+10...+21°C	+30...+32°C	+25...+27°C

АВАНЦАЧНІ:
— няма прыкметных узрушэнняў
— невялікія геомагнітныя узрушэнні
— слабая геомагнітная бура

Усім імяням

Дзяўчына — хлопцу:
— Сёма, можна я задам табе пытанне?
— Якое?
— Калі мы, нарэшце, пойдзем у рэстаран?
— Нельга.

Дзедзі — кветкі жыцця:
Хлопчык (3 гады)

Учора ў цёмнай падваротні сустрэлі Мікалай Валугу і Мэрылін Мансан. Сэрца схаліла ў абодвух.

Вось табе і «Новы год у экзатычных краінах»

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Аджанасца за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

Газета адрасавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку», ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009, 220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 250 разоў на год. Тыраж 33.380. Індэкс 63850. Зак. № 3142. Нумар падпісанні ў 19.30

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ліпеня 2011 года.